



# ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

## СВАЯ СЛОВА «МНЕ ПАШАНЦАВАЛА, РОЗГАЛАС ШТО Я ПРЫЙШОЎ У БІЗНЭС ПОЗНА»

Сяргей КУЧАРАВЕНКА з роду кубанскіх казакоў, з сям'і спадчынных вайскоўцаў. У 15 гадоў ён паступіў у маскоўскае Суворавскае вучылішча, у 1999 годзе звольніўся ў запас з мінскай Ваеннай акадэміі ў званні капітана. У свае 30 гадоў Сяргей апынуўся ў цывільным жыцці нічога пра яго не ведаючы, без грошай, без сувязі, без жылля, з маленькай дачкой на руках. Сяргей не бачыў у гэтым ніякай трагедыі.



Ён паступіў так, як паступае заўсёды ў складаных сітуацыях: у важкіх жажданні, вызначыў жажданні і пачаў дзейнічаць. І ў яго атрымалася. Сёлетра Сяргей Кучаравенка, дырэктар туркмянін «Глобус», прызнаны лепшым прадпрыемальнікам 2006 года ў галіне турызму. І ён не лічыць гэту ўзнагароду ні шанцаваннем, ні выпадковасцю. «Працаваць трэба толькі, — кажа ён, — і ўсё атрымаецца». Але ўсход у Мінску будзе насіць імя майго курсанта — Дзмітрыя Гвішыўні, кавалера ордэна «За асабістую мужнасць». Гэта той чалавек, які выратаваў людзей. Ганаруся, што быў адным з тых, хто яго выхоўваў.

— Як гэта было? — Я ўжо звальняўся, калі чатыры курсанты вярталіся з летняга водпуску і аказалі сведкамі пажару — пад Драгічынам загарэўся

### Стыхія

**АД УДАРУ МАЛАНКІ ЗАГІНУЛІ ЛЮДЗІ**  
Увечары ў сераду па тэрыторыі Магілёўскай вобласці пранеслася бора. Дождж суправаджаўся моцнымі парывамі ветру, сярэдняя хуткасць якога складала 22 метры за секунду. У вёсцы Гарадзец на Шклоўшчыне на будаўнічым пляцоўцы жыва-лагадоўчага комплексу СВК ад удару маланкі загінуў чалавек — 25-гадовы магілёўчанин, які працаваў разнорабочым ТАА «Вектар-М». Увогуле ад урагану пацярпелі Бабыўці, Асіповічы, Бялыніцкі, Крыжыцкі, Шклоўскі і Магілёўскія раёны. Паводле папярэдняй інфармацыі, былі пашкодзаны дахі 128 аб'ектаў, амаль палова з якіх — жылля дамы. 3-за абрываў электраліній без святла засталіся больш за сотню населеных пунктаў і фермаў. У абласным цэнтры на дом павалілася вільная яліна, галіны якой пабілі шыбы кватэр на некалькі паверхах. У Бялынічах апынуўся на зямлі вільны рэкламны шчыт. Падроздзяленні МНС больш за 30 разоў вызважалі на ліквідацыю завалаў на дарогках.

**У Бешанковіцкім раёне ад разраду маланкі загінуў расіянін. Аб гэтым карэспандэнту БЕЛТА паведамілі ў аддзеле інфармацыі і грамадскай сувязі УУС Віцебскага аблвыканкама.** Паводле слоў супрацоўніка, надзвычайнае здарэнне адбылося на возеры Белае каля в. Пушкары, дзе мужчына лавіў рыбу. Ад атрыманнага разраду маланкі ён памёр на месцы. У выніку моцнага ветру, парывы якога мінулым днём і ноччу дасягалі 23 метраў за секунду, у краіне пацярпелі 36 населеных пунктаў, пашкодзаны 61 сельскагаспадарчы будынак.

**У Рэчыцкім раёне а шостага гадзіне вечара 18 ліпеня сіла ветру дасягнула 23 метраў у секунду, з-за чаго было павалена шмат дрэў, якія вывелі са строю дзве высакавольныя лініі электраперадач — Захчэб'е—Светлагорск і Захчэб'е—Аўцюкі. Знікла падача электраэнергіі дзвюх помпавых залаў РУП «Гомельтрансгаз «Дружба», дзе знаходзіцца вясёл пмап-пай.** Каб не сарваць падачу «чорнага золата», кіраўнікі прадпрыемства далі каманду павысіць ціск на нафтаперакамоўваючых станцыях «Бабо-вчы», і нафтапрадукт пайшоў у задзеленыя аб'ёмы. Для ўлічэння аварыі былі задзейнічаны аварыйныя брыгады Рэчыцкага і Мазырскага раёнаў электрычных сетак. У 21.20 лініі электраперадач былі адключены, а праз паўгадзіны НПС у Захчэб'і пачала працаваць у нармальным рэжыме. А ў Жлобіне ў тры гадзіны ночы 19 ліпеня навальнічны разрад ударыў у шыферны дах прыватнага дома. Ахвяраў не было.

**Уладзімір ПЕРНІКАЎ**  
**САЛДАТА ЎЗЯЛІ ПАД ВАРТУ**  
У Падмаскоўі затрыманы беларускі крымінальны «аўтарытэт» па мянушцы Салдат. Як паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных спраў Беларусі, Салдат знаходзіўся ў міжнародным вышуку з пачатку ліпеня гэтага года. Сёлетра ў маі супраць яго была ўзбуджана крымінальная справа адразу па трох артыкулах Крымінальнага кодэкса Беларусі. Салдат падарэацца ў вымаганні, а таксама ў бандытызме і стварэнні злачыннай арганізацыі. Праваахоўныя органы Беларусі лічаць, што ён меў дачыненне да сумнавадомай банды Марозава, якая здзейсніла больш за 100 злачынстваў, у тым ліку і 15 забойстваў, на тэрыторыі Гомеля і вобласці. Летас адбыўся першы працэс над «марозавцамі», у выніку якога Лідар злачыннай арганізацыі і двое яго актыўных памагачаў атрымалі смяротнае пакаранне, больш за 40 бандытаў асуджаны на доўгія тэрміны пазбавлення волі. Сёлетра ў Вярхоўны Суд была накіравана справа ў адносінах яшчэ 7 «адмарозкаў», шэраг бандытаў знаходзіцца ў вышуку.

Мікола ДЗЯБЕЛА.

## Беларусь будзе развіваць супрацоўніцтва з міжнароднымі арганізацыямі па барацьбе з нелегальнай міграцыяй

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 19 ліпеня прыняў удзел у адкрыцці Міжнароднага вучэбнага цэнтра падрыхтоўкі, павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў у сферы міграцыі і процідзейня гандлю людзьмі. Цырымонія адбылася ў Акадэміі МУС Рэспублікі Беларусь.

Як паведамілі БЕЛТА ў прэс-службе кіраўніцтва дзяржавы, удзел у мерапрыемстве прынялі прадстаўнікі шэрагу міжнародных арганізацый, а таксама генеральны дырэктар Міжнароднай арганізацыі па міграцыі (МАМ) Брунсан МакКінлі.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што «Беларусь разглядае адкрыццё ў Мінску такога цэнтра як прызнанне сусветнай супольнасцю поспеху краіны ў вырашэнні такіх актуальных праблем як нелегальная міграцыя і процідзейне гандлю людзьмі».

Разумючы асаблівую вастрыню праблемы і яе значнасць для сусветнай супольнасці, беларускі бок у пачатку гэтага года на канферэнцыі ў штаб-кватэры ААН выступіў з ініцыятывай стварэння міжнароднага цэнтра па падрыхтоўцы і перападрыхтоўцы кадраў у сферы міграцыі і барацьбы з гандлем людзьмі. Гэту прапанову адобрылі і падтрымалі многія краіны і нэўрадавыя арганізацыі.

## Аляксандр Лукашэнка: «У КДБ ПАВІННА БЫЦЬ НАЛАДЖАНА ДАКЛАДНАЯ СІСТЭМНАЯ РАБОТА»

Кіраўнік беларускай дзяржавы Аляксандр Лукашэнка 19 ліпеня правёў нараду з кіруючым складам Камітэта дзяржаўнай бяспекі. Прэзідэнт прадставіў на пасядзе старшыню Камітэта дзяржаўнай бяспекі генерал-маёра Юрыя Жадобіна і ўручыў новаму кіраўніку КДБ службовыя пасведчанне. Аб гэтым БЕЛТА паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.

Затым Прэзідэнт выступіў перад генераламі і афіцэрамі. Аляксандр Лукашэнка жорстка крытыкаваў работу КДБ і правёў рэвізію аб'яднаным, далёкім ранаейшым кіраўніцтвам гэтай структуры. Ён нагадаў, што 2,5 года таму, у час прадстаўлення папярэдняга старшыні Камітэта дзяржаўнай бяспекі Сцяпана Сухарніка, кіраўнік дзяржавы запэўніваў і тым, што работа КДБ будзе поўнаасцю наладжана з улікам сучасных умоў.

«Таму дакладна было сказана: у кожнага з новазначаных у кіраўніцтве КДБ ёсць свае канкрэтныя задачы, і іх трэба выконваць. Калі не будзе фактаў вашай мужнай работы па абароне інтарсаў нашай дзяржавы — тады выбачайце. Лепш не хадзіце на гэтыя пасядзі, таму што птым балачка будзе падаць з гэтай вышынёю», — нагадаў Прэзідэнт размову, што адбылася ў пачатку 2005 года.

Паводле яго слоў, «усе з вялікім запалам і задавальненнем ішлі на пасядзі, усё запэўнівалі мяне, што вынік абавязкова будзе». «У адрозненне ад кіруючага складу, малады супрацоўнікі КДБ, а таксама супрацоўнікі сярэдняга звяна, аперацыйныя работнікі, наколькі гэта магчыма, працуюць сумленна, прычына і добраасумленна. Падкрэсліваю: у адрозненне ад палкоўнікаў, генералаў дзяржаўнай бяспекі, якія, у тым ліку, займаюцца і тым, каб схаваць факты, якія на іх узровень і вышэй выносілі падначаленыя, аперацыйныя супрацоўнікі», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка, звяртаючыся да прысутных на нарадзе.

«Таму калі кажуць, што ў КДБ нізкі патэнцыял або яго няма — гэта глупства. Моладзь суды трэба падлічваць». На працягу года трэба «вычысціць» камітэт. Хо і засядаецца — няхай ідзе на пенсію, такіх хлапцаў та. А то да пенсіі даслужыліся — прадоўжы ім, Прэзідэнт, на два гады, пяць гадоў тэрмін, — кажаў Прэзідэнт. — Няхай ідуць на пенсію, калі не хочць працаваць».

«Наша жмціч імкліва мяняецца, але асноўныя задачы, якія павінны вырашаць КДБ, вечныя. У студзені 2005 года мы дамовіліся: галоўнае ў рабоце чэкістаў — гэта забеспячэнне дзяржаўнай бяспекі. Ваша галоўная задача — утрымаць сітуацыю ў краіне дзеля нашых людзей, дзеля нашых бацькоў, дзеля і ўчыкаў. Гэта было вам тады сказана. Я ніколі не арыентаваў КДБ на забеспячэнне маёй асабістай улады. Мне гэта абсалютна не патрэбна. Вы павінны абараняць не столькі Прэзідэнта, колькі наш народ», — заявіў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт таксама дадаў, што ў свой час ён паабяцаў аказаць падтрымку КДБ для стварэння магутнай, прафэсійнай, прафэсійнай структуры, якая «павінна дзейнічаць вельмі эфектыўна, але пры гэтым ціха, непрыкметна, прыгожа». «Каб нашы людзі з захваленнем, годасцю гаварылі пра чэкістаў як пра сваіх адданых дзяржаве, крыштальна сумленных ва ўсіх адносінах супрацоўнікаў», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. — Але пры гэтым я папярэджаў, што заўсёды буду кантраляваць усё вас як сваіх дзяцей, таму што вельмі цяжка работу КДБ. Гэта я гавару, калі хтосьці забяў гэтыя словы. Я свае абяцанні выканваю. А вы?».

У той жа час Аляксандр Лукашэнка прызнаў, што ў рабоце КДБ ёсць «шэраг светлых праблемаў». «Апошні прыклад — кантралявальная аперацыя КДБ па спыненню дзейнасці агульнай сеткі польскай разведкі, ад якой наўдана шырока пісалі ў СМІ. Дзякуючы кантралявальчыкам за гэту выдатную работу. Пры спробе вывазу за мяжу забароненых, сакратных звестак па ваеннай тэматыцы ў студзені гэтага года з доказамі значнасця затрыманых рэзідэнт польскіх спецслужб. Адабрэння ў яго электронныя носьбіты змяшчалі інфармацыю аб сістэме абароны паветранай прасторы Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі на захаднім напрам-

ISSN 1990 - 763X  
0 71 134 >  
9 771990 763008

ку і шэраг іншых звестак. Яшчэ раз падкрэсліваю: малайці! Гэта сведчыць аб тым, што ў асяроддзі аперацыйнага складу Камітэта дзяржаўнай бяспекі надзейныя, прыстойныя, сумленныя людзі. Але гэта эпізоды ў дзейнасці», — сказаў Прэзідэнт.

«Вымушаны з горкім шкадаваннем канстатаваць: кіраўніцтву КДБ не ўдалося наладзіць сістэмную работу па абароне дзяржаўнай бяспекі сучаснымі метадамі. Больш таго, апошнім часам выразна намяціліся тэндэнцыя да аслаблення арганізацыйна і дысцыплінарнага дысцыпліны, зніжэнне ўзроўню прафэсійналізму па ўсіх напрамках работы КДБ, што ў шэрагу выпадкаў прывяло да адкрытых праваўлад. Цяпершэе такое далей было немагчыма, паколькі КДБ — гэта адна з цэментуючых складальнікаў стабільнасці нашага грамадства. Калі кіраўніцтва камітэта не можа забяспечыць дакладнае функцыянаванне — значыць, пара перайсці на ўдзел у меншым аб'ёме адказнасці і ўступіць месца іншым», — сказаў кіраўнік дзяржавы. — Менавіта гэтымі матывамі тлумачыцца рашэнне Прэзідэнта аб змене кіраўніцтва КДБ і назначэнні на пасаду старшыні Камітэта дзяржаўнай бяспекі Юрыя Жадобіна».

Аляксандр Лукашэнка ўказаў на неабходнасць павышэння ўзроўню прафэсійналізму работы КДБ. «Тое, што ведаюць у КДБ, — ведае ўся краіна. Тое, што ў вас інфармацыя як увайшла, так і выйшла, — гэта таксама не сакрэт. Гэта ганьба Камітэта дзяржаўнай бяспекі. Ужо сёння на пэўных сайтах у Інтэрнэце, у жоўтай прэсе мусоляцца апошнія факты, проціпраўныя дзейнасці, таго, што датычыцца старшыні Камітэта дзяржаўнай бяспекі Зянона Ломца, і гэтак далей. Лічу, у рамках крымінальнай справы Генеральны пракурор і цяперашняе кіраўніцтва КДБ і МУС разбіраюцца. Але майце на ўвазе, што даравання за галавацтва і неперафэсійналізм не будзе, — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. — Я ўжо гаварыў: у Прэзідэнт краіны, і іншыя цэнтры або яго няма — гэта глупства. Моладзь суды трэба падлічваць». На працягу года трэба «вычысціць» камітэт. Хо і засядаецца — няхай ідзе на пенсію, такіх хлапцаў та. А то да пенсіі даслужыліся — прадоўжы ім, Прэзідэнт, на два гады, пяць гадоў тэрмін, — кажаў Прэзідэнт. — Няхай ідуць на пенсію, калі не хочць працаваць».

«Наша жмціч імкліва мяняецца, але асноўныя задачы, якія павінны вырашаць КДБ, вечныя. У студзені 2005 года мы дамовіліся: галоўнае ў рабоце чэкістаў — гэта забеспячэнне дзяржаўнай бяспекі. Ваша галоўная задача — утрымаць сітуацыю ў краіне дзеля нашых людзей, дзеля нашых бацькоў, дзеля і ўчыкаў. Гэта было вам тады сказана. Я ніколі не арыентаваў КДБ на забеспячэнне маёй асабістай улады. Мне гэта абсалютна не патрэбна. Вы павінны абараняць не столькі Прэзідэнта, колькі наш народ», — заявіў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт таксама дадаў, што ў свой час ён паабяцаў аказаць падтрымку КДБ для стварэння магутнай, прафэсійнай, прафэсійнай структуры, якая «павінна дзейнічаць вельмі эфектыўна, але пры гэтым ціха, непрыкметна, прыгожа». «Каб нашы людзі з захваленнем, годасцю гаварылі пра чэкістаў як пра сваіх адданых дзяржаве, крыштальна сумленных ва ўсіх адносінах супрацоўнікаў», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. — Але пры гэтым я папярэджаў, што заўсёды буду кантраляваць усё вас як сваіх дзяцей, таму што вельмі цяжка работу КДБ. Гэта я гавару, калі хтосьці забяў гэтыя словы. Я свае абяцанні выканваю. А вы?».

У той жа час Аляксандр Лукашэнка прызнаў, што ў рабоце КДБ ёсць «шэраг светлых праблемаў». «Апошні прыклад — кантралявальная аперацыя КДБ па спыненню дзейнасці агульнай сеткі польскай разведкі, ад якой наўдана шырока пісалі ў СМІ. Дзякуючы кантралявальчыкам за гэту выдатную работу. Пры спробе вывазу за мяжу забароненых, сакратных звестак па ваеннай тэматыцы ў студзені гэтага года з доказамі значнасця затрыманых рэзідэнт польскіх спецслужб. Адабрэння ў яго электронныя носьбіты змяшчалі інфармацыю аб сістэме абароны паветранай прасторы Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі на захаднім напрам-

ку і шэраг іншых звестак. Яшчэ раз падкрэсліваю: малайці! Гэта сведчыць аб тым, што ў асяроддзі аперацыйнага складу Камітэта дзяржаўнай бяспекі надзейныя, прыстойныя, сумленныя людзі. Але гэта эпізоды ў дзейнасці», — сказаў Прэзідэнт.

«Вымушаны з горкім шкадаваннем канстатаваць: кіраўніцтву КДБ не ўдалося наладзіць сістэмную работу па абароне дзяржаўнай бяспекі сучаснымі метадамі. Больш таго, апошнім часам выразна намяціліся тэндэнцыя да аслаблення арганізацыйна і дысцыплінарнага дысцыпліны, зніжэнне ўзроўню прафэсійналізму па ўсіх напрамках работы КДБ, што ў шэрагу выпадкаў прывяло да адкрытых праваўлад. Цяпершэе такое далей было немагчыма, паколькі КДБ — гэта адна з цэментуючых складальнікаў стабільнасці нашага грамадства. Калі кіраўніцтва камітэта не можа забяспечыць дакладнае функцыянаванне — значыць, пара перайсці на ўдзел у меншым аб'ёме адказнасці і ўступіць месца іншым», — сказаў кіраўнік дзяржавы. — Менавіта гэтымі матывамі тлумачыцца рашэнне Прэзідэнта аб змене кіраўніцтва КДБ і назначэнні на пасаду старшыні Камітэта дзяржаўнай бяспекі Юрыя Жадобіна».

Аляксандр Лукашэнка ўказаў на неабходнасць павышэння ўзроўню прафэсійналізму работы КДБ. «Тое, што ведаюць у КДБ, — ведае ўся краіна. Тое, што ў вас інфармацыя як увайшла, так і выйшла, — гэта таксама не сакрэт. Гэта ганьба Камітэта дзяржаўнай бяспекі. Ужо сёння на пэўных сайтах у Інтэрнэце, у жоўтай прэсе мусоляцца апошнія факты, проціпраўныя дзейнасці, таго, што датычыцца старшыні Камітэта дзяржаўнай бяспекі Зянона Ломца, і гэтак далей. Лічу, у рамках крымінальнай справы Генеральны пракурор і цяперашняе кіраўніцтва КДБ і МУС разбіраюцца. Але майце на ўвазе, што даравання за галавацтва і неперафэсійналізм не будзе, — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. — Я ўжо гаварыў: у Прэзідэнт краіны, і іншыя цэнтры або яго няма — гэта глупства. Моладзь суды трэба падлічваць». На працягу года трэба «вычысціць» камітэт. Хо і засядаецца — няхай ідзе на пенсію, такіх хлапцаў та. А то да пенсіі даслужыліся — прадоўжы ім, Прэзідэнт, на два гады, пяць гадоў тэрмін, — кажаў Прэзідэнт. — Няхай ідуць на пенсію, калі не хочць працаваць».

«Я ўжо звальняўся, калі чатыры курсанты вярталіся з летняга водпуску і аказалі сведкамі пажару — пад Драгічынам загарэўся

цэплавоз. Яны падносілі вогнетушышчелі. Пена замкнула акумулятар, праскочыла іскра і загарэлася пары дзівацкага паліва. Дзіма і яшчэ адзін чалавек, цывільны, трапілі пад гэтыя пары... Цяжка хаваць падначаленых. Разумееш, што недзе не падарэацца. Цяпер вое супраць іх для родных і знаёмых — вуліца яго імя.

(Заканчэнне на 2-й стар.)

## ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

**У Еўропе ствараецца «МАГУТНАЯ АНТЫРАСІЙСКАЯ ВОСЬ»**  
Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін хоча закончыць сваё прэзідэнцтва прымірэннем з Захадам, аднак апошні на гэта ніяк не гаджаецца.


Адзін з прыкладаў — прапанова Пуціна Злучаным Штатам супрацоўнічаць у стварэнні сістэмы проціракетнай абароны, якой ён упершыню прадаманстраваў, абароны, якой Расія заняла пазіцыю Захаду ў процістаянні з Іранам. Але ідэя кіраўніцка расійскай дзяржавы не была ўспрынята. Ліпенскі саміт Расія—ЗША расчароваў. Стратэгічнае партнёрства Расіі і ЕС таксама апынулася пад пытаннем. Тым часам лікам канфлікту паміж Масквой і захаднім светам стала справа экс-падпалкоўніка ФСБ Аляксандра Літвіненкі. Такое меркаванне выказаў эксперт Германскага савета па знешняй палітыцы Аляксандр Рар. Як адзначае палітолаг, Вялікабрытанія збіраецца патрабаваць ад ЕС заняць пазіцыю Лондана на справе Літвіненкі. У выніку ў Еўропе можа ўзнікнуць магутная антырасійская вось. У яе ўвойдуць Лондан і Варшава, якая дапаможа згуртаваць вакол сябе прыбалтыйскія дзяржавы і Румынію.

Між тым, які лічыць эксперт, у скандале вакол справы Літвіненкі часткова вінаватая і Расія — ёй нельга было даводзіць гэтую справу да такога напружання страцей.

**СЯРГЕЙ ЛАЎРОЎ АДМОВІўСЯ АД ПУБЛІКАЦЫІ У АМЕРЫКАНСКІМ ЧАСОПІСЕ 3-ЗА ЦЭНЗУРЫ**  
Кіраўнік МЗС Расіі С. Лаўроў адмовіўся ад публікацыі свайго артыкула ў амерыканскім часопісе Foreign Affairs 3-за цензурі. Аб гэтым паведаміў дэпартамент інфармацыі і друку МЗС РФ.

Артыкул Лаўрова «Стрымліванне Расіі: назад у будучае» быў прапанаваны рэдакцыі часопіса ў маі. Расійскі міністр хацеў напраму звярнуцца да аўдыторыі гэтага аўтарытэтнага выдання ў мэтах растлумачэння расійскай знешняй палітыкі, расійскага погляду на сучасныя міжнародныя адносіны і шлохую забеспячэння пазітыўнай накіраванасці развіцця двухбаковых расійска-амерыканскіх адносінаў». Шурышком да гэтага таксама стала публікацыя на старонках часопіса артыкула за подпісам Юліі Цімашэнка на тэму «Стрымліванне Расіі».

Рэдакцыя часопіса, спаслаўшыся на ўласныя патрабаванні, істотна паправіла артыкул, калі не сказаць, што ён прайшоў строгу цензуру. Артыкул быў скарачаны на 40 працэнтаў, страціўшы значную частку свайго першапачатковага зместу, а некаторыя рэдакцыйныя праўкі прапаноўвалі Лаўроў літаральна падпісана пад знешнепалітычнымі пад-



Мінек 2006

3 пачатку разрываў вайны каліццё на чале з ЗША ў Іраку амерыканскія ўзброеныя сілы страцілі там 3620 чалавек забітымі і 27 тысяч параненымі.

У ліку загінулых — сямяра цывільных супрацоўнікаў Пентагона. Асноўныя страты ўзброеныя сілы панеслі «ў выніку баявых дзеянняў прадпрыемца, адзначаецца ў чарговае штотыднёвай зводцы міністэрства абароны ЗША. У яе прыводзіцца звесткі аб страцах, якія панеслі і іншыя ўдзельнікі каліцця: англічане страцілі 159 чалавек забітымі, Польшча — 20, Украіна — 18, Латвія — 3, Эстонія — 2. Але, мяркуючы па разліках амерыканскіх ваенных звесткі па колькасці загінулых у гэтай вайне з тэрорам будучы ўсё павялічвацца. У сераду кіраўнік Камітэта начальніка штабу УС ЗША генерал Пётр Пайс у час сустрэчы з амерыканскім ваеннаслужачым на авіябазе Баграм у Афганістане выступіў з папярэджаннем: Злучаным Штатам дзевяццацца вёсц глابلаную вайну з тэрорам яшчэ прынамсі 20—30 гадоў. Генерал Пайс пералічыў некалькі краін, дзе, на думку Пентагона, узнікнуць праблемы ў будучым: Афганістан, Іран, Ірак, Ліван, Сірыя, Самалі, Судан, Калумбія, Малайзія, Алжыр, Інданезія, КНДР, Пакістан.

**ТАКОЕ ВЯСЕЛЛЕ ЗАПОМНІЦА НАДОЎГА**  
Адразу некалькіх непрыемных падзей адбылося ў час вянчання маладой жыхаркі Цверы з англічанінам, якое адбылося ў мінулы пятніцу, 13-га.

Праблемы пачаліся яшчэ да ўрачыстай цырымоніі. Пад машыну трапіў нецвярзны бомж, які прасіў міласціну ля дзвярэй храма. Бомж не пацярпеў, але пры гэтым сутыкнуўся некалькі машын і ўтварыў «пробку». Вяселле доўга не магло падарэацца да дзвярэй храма, паведамляе «Інтэрфакс». Калі вянчання, нарэшце, пачалося, на Цвер наляцела бора, разбіўшы адно з вонкаў царквы: на маладых пасыпалася асколкамі шкла і хлынулі патакі дажджавой вады, моцны вецер задуў усё свечкі ў храме. Як кажуць відэаочы, усё гэта вельмі нагадавала кадры фільмаў містыкі кіталу «Омена» ці «Чарнакніжніка».

«Я не ведаю, хто гэтыя людзі, але вяселле ім запомніцца надоўга», — кажаў сваяччынскі храма Тарос Спавядальнік, які праводзіў вянчанне.

## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ НА 1 ИЮЛЯ 2007 ГОДА

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА: ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНК»

в миллионах белорусских рублей					
№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт примечаний	2007 г.	2006 г.
1	2	3	4	5	6
1	Процентные доходы	2011		108 499,4	72 010,2
2	Процентные расходы	2012		62 781,4	43 476,3
3	Чистые процентные доходы	201	18	45 718,0	28 533,9
4	Комиссионные доходы	2021		43 027,0	44 920,1
5	Комиссионные расходы	2022		3 663,6	2 060,7
6	Чистые комиссионные доходы	202	19	39 363,4	42 859,4
7	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	203	20	13 376,5	12 950,8
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	21	-2,6	88,8
9	Доход в форме дивидендов	205		17,6	16,1
10	Чистые отчисления в резервы	206	24	3 248,4	6 220,1
11	Прочие доходы	207		4 035,3	3 308,6
12	Операционные расходы	208	25	66 348,6	57 701,7
13	Прочие расходы	209		3 340,6	2 567,6
14	Налог на прибыль</				





# ЗВЯЗДА

## ЧЫРВОНАЯ

# АДПАЧЫНАК ПА-СТУДЭНЦКУ,

## альбо Грошы на дрэвах не Вісяць

Лета — час водпуску, вакацыі. Але студэнтам Беларускага ўніверсітэта пасля вучэбных будняў чамусьці не ляжыцца на пляжы... Хацелася б... Але толькі не за бацькоўскія грошы!

Знайці працу на ліпень — жывень студэнтам штогод дапамагае штаб працоўных спраў БРСМ БДУ.

— Мы прапануем усім жадаючым як удзел у студэнцкіх атрадах, так і індывідуальнае працаўладкаванне, — расказвае старшыня штаба працоўных спраў БРСМ БДУ Дзмітрый Лебедзь. — Каб трапіць у студэнцкі атрад, трэба ўсяго толькі напісаць заяву і прайсці медыцынскі агляд. А мы, у сваю чаргу, дамаўляемся з рознымі, як дзяржаўнымі, так і прыватнымі, прадпрыемствамі. Пры гэтым стараемся выбіраць фірмы, на якіх умовы працы і рэагаванне прымальныя.

Калі ж нехта не паспеў запісацца ў студэнцкі атрад, то яму прапануюць індывідуальнае працаўладкаванне. Для гэтага студэнт павінен напісаць рэзюмэ і выказаць свае пажаданні на канцы года працы. А ўжо ў самой першай арганізацыі БРСМ БДУ дапамогу знайсці прадпрыемства, якое ўнясе свой уклад у студэнцкую скарбонку.

У гэтым годзе штаб працоўных спраў БРСМ БДУ забяспечыў працаўладкаванне 1000 ахвотнікаў. Яны папоўнілі шэрагі педагогічных, будаўнічых, сельскагаспадарчых атрадаў. Самымі высокааплачваемымі лічацца будаўнічыя атрады (на будоўлі некаваліфікаваны студэнт можа атрымаць 450—500 тысяч беларускіх рублёў за месяц). Але, каб туды трапіць, хлопцам трэба прайсці галоўнае выпрабаванне — медыцынскую камісію (для таго, каб працаваць на вышыні, напрыклад, трэба мець выдатны зрок). Нягледзячы на тое, што студэнты народ не багаты, у зольце не купаецца, знаходзяцца і такія маладыя людзі, якія згодныя працаваць бясплатна. Гэта валанцеры (большасць добраахвотнікаў, якія парадкасна, складаюць ветэранам вайны, якія працуюць ці працавалі раней ва ўніверсітэце, дзіцячым садкам сталіцы).

Паводле слоў Дзмітрыя Лебедзя, асноўная маса студэнцкіх атрадаў прыступіла да працы 5 ліпеня (ледзь паспелі здаць сесію). Кожны атрад фарміруецца прыкладна з 15 чалавек, выбіраецца камандзір. Пры фарміраванні атрадаў, акрамя медыцынскага заключэння, улічваецца жаданне саміх студэнтаў.

Працоўны дзень складае 8 гадзін. Але студэнты па ўласнаму жаданню (а яно ў іх, паверце, ёсць) і са згоды кіраўніка аб'екта могуць працаваць і больш.

Вось, напрыклад, хлопцаў з будаўнічага атрада «Вымпел» я знайшла на будоўлі (яны ўкладваюць стадыён, які належыць спартыўнаму комплексу БДУ) у суботу.

— Вось ты, без выхадных працаваць? — пытаюся.

— Не, мы ў суботу можам і не працаваць, але вельмі хочам заробіць больш грошай (у выхадны дзень, як правіла, налічваецца ў два разы больш). Ды і стадыён жадаем хутчэй зрабіць. Самі ж востаннім будзем па ім яны ганяць...

Каб павысіць прадукцыйнасць працы, хлопцы вырашылі наладзіць саборніцтва ўнутры атрада. Для гэтага яны падзяліліся на дзве часткі: атрад імя Леніна і атрад імя Крупскай (адсутнасцю пацучыя гумару студэнты БДУ не пакрыўджаны). Але нягледзячы



На канцэрце, які арганізавала творчая майстарыя Студэнцкага гарадка БДУ, «Вымпел» сапраўды паказвае сябе як самы з'яднаны атрад.

— Мы за гадзін да выступлення склапі песню. І ўсе разам прадставілі яе на імправізаванай сцэне, — у адзін голас гавораць хлопцы.

курс гістарычнага факультэта Аляксея Андрукова, некаторыя умудраюцца прымяняць на будоўлі веды, якія атрымалі ва ўніверсітэцкіх сценах. А пры рабоце з будаўнічым абсталяваннем яны вольныя як палітэрапейцы!

Але студэнты не абмяжоўваюцца толькі працай.

— Мы агульным галасаваннем вызначаем культурную праграму на вечар, — гаворыць Аляксея. — Вось на днях хадзілі ў кінатэатр на фільм «Дзі і глядзі», удзельнічалі ў спартланды (за што атрымалі торт ад кіраўніцтва студэнцкага гарадка). Планаем на выхадных пайсці ў паход з палаткамі. Пакуль што арганізоўваем мерапрыемствы толькі ў межах свайго атрада. Але ядрэнна было б знаёміцца са студэнтамі з іншых атрадаў. Тым больш, што жывём у адным інтэрнаце (усім членам атрадаў прадастаўлена жыллё — студэнцкі інтэрнат № 6 БДУ).

Чаму вы вырашылі папрацаваць у студэнцкім атрадзе? — пытаюся ў хлопцаў.

— А што дома рабіць? Спаць да 12 дня? — пасыпалася на мяне рытарычнае пытанні з вуснаў камандзіра атрада. — А тут і грошы заробіць можна, і інтэрнатам на наступны навуцальны год будзеш забяспечаны (дырэктар Студэнцкага гарадка Міхаіл Чараленнік абыяку забяспечыць жыллё усіх удзельнічых будаўнічых атрадаў), і біяграфія папоўніцца «працаваў, кіраваў»...

Аляксей стаў камандзірам зусім не выпадкова. Вось ужо трэцяе лета ён працуе ў студэнцкім атрадзе.

— За гэты час праявіў сябе як адказны, працадольны малады чалавек, якому можна даверыцца не толькі атрад, але і роту, — гаворыць Дзмітрый Лебедзь. — Летась Лёша стаў адным з байцоў лепшага студэнцкага атрада, які працаваў на будаўніцтве гасцініцы «Еуропа».

— Лёша, а ці лёгка кіраваць? — З байцамі працаваць не складана. А вась з будаўнікамі знайсці агульную мову цяжэй: то яны вельмі хутка працуюць, а то і не данакажыцца іх...

А яшчэ хацелася б студэнтам хоць нейкай увагі з боку работнікаў роднага ўніверсітэцкага спартыўнага комплексу.

— Ніхто не прапануе вады, нават не спытаюць, ці ёсць у нас чым памыць рукі... Крыўдна, аднак... — А як паставіліся бацькі, якія і на працягу навуцальнага года радка бачаць сваю крывіначку,

да вашага рашэння папрацаваць летам?

— З разуменнем. Адпускаюць, безумоўна, з неахвотай. Але пасля, калі сын прыязджае падкачы, ды яшчэ і з уласнымі грашыма, нарадавацца не могуць...

— І на што плануеце патраціць заробленыя грошы? — Я хачу ў жніўні паехаць у Крым на мора адпачываць, — гаворыць Ігар, студэнт 2-га курса факультэта філасофіі і сацыяльных навук.

— А я збіраю грошы на фотаапарат, — расказвае паціёрнік біялагічнага факультэта Руслан. — А таксама мару восенню паехаць у Германію на «Актобарфест».

Кіраўнік жа атрада сваймі планамі вырашыў не дзяліцца. Скажаў толькі, што пераводзіць заробленыя грошы ў расійскія рублі і адкладае.

— У яго явясле хутка, — ці то жартуюць, ці то прадура гавораць байцы.

Немалаважна, што побач са студэнтамі працуюць спецыялісты. Яны ў любы момант прыйдуч на дапамогу, дадуць прафесійную параду.

— Мне ўпершыню давялося працаваць са студэнтамі, — гаворыць брыгадзір будоўлі Павел Бычкоўскі. — За два тыдні працы праблем не ўзнікала. Хлопцы самастойныя, дарослыя і самае галоўнае, зацікаўлены людзі. У іншым выпадку яны б сюды не прыйшлі.

Вінкі будучы падвоўдзіца ў верасні. Спачатку на афіцыйным закрыцці трэцяга працоўнага семінара БДУ будучы ўзнагароджаны лепшымі байцамі і кіраўнік атрадаў. А пасля самы хвалюючы момант — пры дапамозе конкурсу «Працоўнае лета-2007», у якім прымуць удзел усе атрады ВУН краіны, будзе выбраны лепшы з лепшых.

Паводле слоў Дзмітрыя Лебедзя, атрад «Вымпел» праявіў адным з патэнцыйных прэтэндэнтаў на лепшы будаўнічы атрад.

— Але не будзем загадваць... Час пакажа, наколькі канкурэнтна здольным «Вымпел» праявіць сябе на конкурсе. А зараз працаваць, працаваць і яшчэ раз працаваць...

Надзея ДРЫПА. Фота аўтара.

# АНДРЭЙ КАСЦІЦЫН СЕЎ НА КАНЯ

## Нападаючы «Манрэалю» і зборнай Беларусі расказвае пра свае ўражанні ад Канады

Беларускіх хакеістаў, якія дабіліся славы, як Андрэй Касціцын у сваім «Манрэалі», можна падлічыць на пальцах адной рукі. Менавіта ён быў гэтым беларускім Іванам Сусаніным, хто пратраптаў дарогу ў «зорны» клуб. Вось менавіта там можна смея збіцца з ліку, называючы лепшых майстроў сваёй справы. Безумоўна, да таленту Андрэя трэба дадаць і ўпартую працу, дзякуючы чаму ён, уласна, і дасягнуў тых вышыняў. Не пабаюся гучнага слова, хай даруе мне сам Андрэй — ён літаральна на жылах «выцягваў» сваё імя ў энхаэлаўскіх колах. Ёсць у яго ад-

— Тр-у-у, Вася! — здаваўся ўражана дыханне. Шалёная хуткасць вясковага каня зусім не ўлісвалася ў планы нападаючага «Манрэалю». Для стварэння выратавальнай камбінацыі Андрэй зьява схаліў каня за аброщ, а калі той раптам паслухаўся, выдхнуў з палёгкай.

— Вось дык прыдумалі вы мне здымчакі, — смеяецца Касціцын. А я бягу за калёсамі на абцасах, па гразі, з фотакamera і супакойваю нядулагага верхніка: — Гэта вам не амерыканскім «Хамерам» кіраваць, у нашых коней свае норавы.

І, як ні дзіўна, конь Вася паслухмяны толькі ў руках гаспадар Зуліна. Той хоць і выгнэ часам, але накорміць жывёліну ў тэрмін. Летам — трава, зімой — сена і авёс... За пракат давляюся разлічывацца самагонам мясцовага варочніка разлівае.

— Можна, верхам сядзеш? — прапануе гаспадар хакеісту.

— Не, дзякуй! — смеяецца Касціцын. — Ні за што! Лепш канадцаў сюды прывязу на экскурсію. Гарэлку ўжо навучыў піць, самы час для конных уражак.

— ???

— Яны там, у Манрэалі, зусім звар'яцелі! Свае нейкія катэілі пастаянна змешваюць. У іх, разумееце, фішка — змяшаць усё, што пад рукой, у адну шклянку і цацкіць цэлы вечар. Прапаную — вазьміце гарэлку і змяшайце з сокам. Яны чулі краме вуха, што саракаградусная — звер, агонь, які «вырубася» ў адзін момант — і ні ў якаму. Аднаго практычна прымусіў. Дык ён гарэлку вадою заліваў. Я смяюся: «На, хоць сокам заліні!» — «Не, вадою лепш!» — «Добра, пі ваду»...

— Чым усё скончылася?

— Доўга не вытрымаў — зноў перайшоў на свае катэілі. Пакуль мне ў Канадзе ніяк не падабаецца. Народ нейкі затарможаны, спецыфічныя прыколы, сапраўдных святаў няма. Дома зачыніліся на пару гадзін, выпілі

і спаць ляглі — ну што гэта за свята? У нас жа гуляюць, дык гуляюць (вочы заблішчэлі, смеяцца)! Ёсць, што раніцай успомніць.

— Але ж галава баліць...

— Гледзячы, колкі выгнэш. Можна ж так піць, каб галава не балела. Любы чалавек можа перабраць, правільна? Галоўнае, свечасова ўключыць тармазы.

— Дык вы па частцы высакародных напоў (накшталт каньяку) або усё ж па славянскіх традыцыях гарэлачцы з агурочкам аддаце перавагу?

— Па еўрапейскіх. Белае сухое віно і піва. Але ў мяне сяброў-славяне (смяецца) гарэлку ў асноўным піюць. Таму прыходзіцца змешваць традыцыі.

— У Канадзе ходзіце на дыскаці?

— Выбіраўся пару разоў. Нецікава! Зноў жа — папілі кактэйляў і разышліся. А ў нас жа можна і ў душэўную боіку ўвязацца.

(Заканчэнне на 3-й стар. «43».)

значыць зарплату на ўзроўні ніжэй «мінімалкі».

Адрозненні могуць узнікнуць толькі па прэміях. Прыкладам, калі ў арганізацыі прадугледжваецца прэміраванне па выніках квартала або года, прэмію часоваму работніку могуць прызначаць прапарцыянальна адпрацаванаму часу. Або не прызначаць увогуле. І ў дадзеным выпадку усё залежыць ад таго, што вызначае палажэнне аб аплаце працы або палажэнне аб прэміраванні.

— Да слова, таксама важны нюанс, што датычыцца тых жа непаяналетнік, — значае Алена Камісарова. — Нягледзячы на меншую працягласць працы налічэнне зарплаты ім павінна рабіцца ў аднолькавых памерах з дарослымі. Бо варта падкрэсліць, што ў дадзеным выпадку гаворка ідзе не аб няпоўным, а аб скарачаным працоўным часе. А пры скарачэнні працягласці аплата здзяйсняецца цалкам.

Калі тыдзень, то з кніжкай

Самая «папулярная» пытанне — ці абавязкова на перыяд «часовага» занятку афармляць працоўную кніжку? І ці залічваецца такі заняткаў у стаж?

— Часовая работа ў стаж залічваецца, а працоўныя кніжкі павінны выпісвацца на ўсіх работнікаў не паазней чым праз тыдзень пасля прыёму, — кажа Алена Камісарова. — І адсутнасць такой кніжкі з'яўляецца парушэннем нашага заканадаўства.

Да слова, яшчэ таксама заўважыць, што пасля заканчэння часовай работы працоўная кніжка павінна выдавацца на рукі. У выпадку ж калі гэтага не адбылося, чалавек можа патрабаваць аплату за кожны дзень за-



Фота Вольфі РАМАНЮК.

# Дагавор — У ЛЮБЫМ ВЫПАДКУ

Лета традыцыйна лічыцца сезонам ажыўлення попыту на працоўную сілу. Прычым не сакрэт, што ў гэты перыяд значная колькасць наймальнікаў у той ліку мае патрэбу ў работніках «на пэўны час». Тады як многія школьнікі і студэнты зусім не супраць скарыстацца канікуламі, каб зарабіць ніколі не лішня грошы і што не менш важна — першы працоўны вопыт. Між тым, як у такіх выпадках адбываецца прыём на работу, ці абавязаны наймальнік заводзіць працоўную кніжку, ці можа школьнік або студэнт разлічваць на прадастаўленне водпуску і якім чынам рабіцца аплата працы? З усім гэтым і іншым мы паспрабуем разабрацца з дапамогай начальніка ўпраўлення прававога забяспечэння і нагляду Дэпартаменту дзяржаўнай інспекцыі працы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Алены Васільеўны КАМІСАРАВАЙ.

Узрост з нюансамі

Закрываючы кантракт з чалавекам, які вырашыў уладкавацца на пэўны і да таго ж невялікі час, нельга — паводле навага заканадаўства, рабіць гэта дазваляецца як мінімум на год. Разам з тым сама па сабе падобная акалічнасць не пазбаўляе ад неабходнасці аформіць адносіны паміж наймальнікам і работнікам. Таму найлепшы варыянт у дадзеным выпадку — звычайны працоўны дагавор, прыкладная форма якога зацверджана пастановай № 155 Міністэрства працы ад 27 снежня 1999 года. І ў тым ліку дагавор на пэўны тэрмін, да прыкладу, на 30 або 40 дзён.

— Дагавор заключаецца пісьмова ў двух экзэмплярах, — нагадвае Алена Камісарова. — Пры гэтым у дагаворы павінны ўказвацца рэжым работы, умовы аплаты працы, тэрміны выплаты заробку.

Дарчы, неабходнасць падпісання дагавора не залежыць ад ўзросту работніка. Адно, што ў выпадку, калі малады чалавек мае ўзрост ад 14 да 16 гадоў, тут ёсць яшчэ адно вельмі важнае патрабаванне — наяўнасць пісьмовай згоды аднаго з бацькоў, апекуна ці пачынальцы.

— Нельга таксама забывацца, што непаўналетнім можна даручыць далёка не ўсе віды работ, ім нельга працаваць у шкодных умовах, звышнорчная, ночу, па выхадных і па святах, — працягвае Алена Камісарова. — Да таго ж у дадзеным выпадку неабходна прайсці папярэдні медыцынскі агляд. І зноў-такі для асобаў ва ўзросце да 18 гадоў вызначаецца скарачэнная працягласць працоўнага часу: для падлетка ад 14 да 16 гадоў такая працягласць не можа перавышаць 23 гадзін у тыдзень ці 4 гадзін 36 хвілін у дзень, а для падлетка ва ўзросце ад 16 да 18 гадоў — 35 і 7 гадзін адпаведна.

Аплата на роўных. Прэміі з нюансамі

Нават калі школьнік ці студэнт прымаецца часова, на яго распаўсюджваюцца ўсе правілы і нормы, што дзейнічаюць у арганізацыі. Прычым гэта датычыцца ўмоў аплаты працы. «Занізіць» заробкі ў параўнанні з пастаяннымі работнікамі немагчыма. Як немагчыма, пры выкананні агульных нормаў працы і працягласці працоўнага часу, і пры-

трымкі з атрыманнем свайго асноўнага «працоўнага» дакумента.

Кампенсацыя ў прапорцыях

Асобная тэма — водпуск. Ці можа прэтэндаваць на яго школьнік або студэнт, які ўладкаваўся толькі на час канікулаў?

— Права на працоўны водпуск з'яўляецца толькі пасля 6 месяцаў работы, таму гаворкі аб яго прадастаўленні чалавеку, які ўладкаваўся на месяц-другі, быць не можа, — заўважае Алена Камісарова. — Іншая справа, што пры канчатковым разліку такому чалавечу павінна быць налічана кампенсацыя за нявыкарыстаны водпуск, якая вызначаецца прапарцыянальна адпрацаванаму часу.

Паведамленне. Або згода?

Паспрабаваў — не спадабалася. Сітуацыя, пагадзіцеся, таксама звычайная. Я ў такім выпадку скасаваў працоўны дагавор?

— У дадзеным выпадку усё залежыць ад таго, на якіх умовах адбылося працаўладкаванне, — канстатуе Алена Камісарова. — Так, калі быў падпісаны тэрміновы працоўны дагавор, то да сканчэння часу яго дзеяння можна звольніцца толькі па ўзаемнай дамоўленасці з наймальнікам. Калі ж школьнік ці студэнт быў прыняты ў якасці часовага работніка, то згоды наймальніка ўжо не трэба — пры жаданні звольніцца дастаткова за 3 дні паведаміць аб сваім рашэнні.

Падрад па іншых правілах

Між тым, таксама не сакрэт, што для выканання работ можа заключацца грамадзянска-прававы дагавор. Тут правілы некалькі іншыя. Асоба, якая заключае такі дагавор, работнікам не з'яўляецца і агульныя умовы той жа аплаты на яе не распаўсюджваюцца. Падрадчык выплачваецца ўзнагароджанне. А яго памер вызначаецца пагадненнем бакоў.

— Апроч таго, у адносінах да падрадчыкаў не выдзяляецца ўлік працоўнага часу і яго працягласць можа быць абсалютна рознай, на падрадчыка не афармляецца працоўная кніжка, а стаж за работу пацвярджаецца даведкай Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва — вядома, пры выплаце ўносаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання, — адзначае Алена Камісарова. — Аднак пры гэтым нельга не заўважыць, што сам дагавор падраду можа заключацца толькі з дзяездольнымі асобамі. Інакш кажучы, з асобамі, якім ужо споўнілася 18 гадоў.

Сяргей ГРЫБ.

БРСМ СПЯШАЕЦА НА ДАПАМОГУ АБИТУРИЕНТАМ!

Час цэнтралізаванага тэсціравання скончыўся, і пачалася пара падачы дакументаў у прыёмныя камісіі ВУН. БРСМ, каб дапамагчы абітурыентам зарыентавацца (як зрабіць сертыфікаты і куды аднесці дакументы), арганізаваў валанцёрскія атрады.

З мая ў Беларускай дзяржаўнай універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі працуюць штаб «Абітурыент-2007». Асноўная мэта дзейнасці штаба — складзіць добрыя ўмовы для абітурыентаў і іх бацькоў пры наступленні ў ВУН. З 9 да 18 гадзін працуе «гарачая лінія», з дапамогай якой прадстаўнікі штаба адказваюць на пытанні аб наступленні.

На ўваходзе ў БДУ імя Юнакі і дзячатыя прыяцельні арганізацыі БРСМ дапамагаюць абітурыентам арыентавацца ў памішаных універсітэце, адказваюць на пытанні ў рамках свайёй кампетэнцыі. Акрамя таго, штаб дапамагае прыёмнай камісіі ў арганізацыйных пытаннях і адпраўляе віншаванні тым, хто паступіў ужо ва ўніверсітэт.

Настасся КАРАЦЕЕВА.

# 10 ДЗЁН ШЧАСЦЯ — ХВОРЫМ ДЗЕЦЦАМ

Дзеці падуццяючы сваёй непасрэднасцю, пацешнасцю і наіўнасцю, яны завабваюць нашу любоў вокамігнем і назаўжды, хочацца радаваць і пеціць іх — здавалася б, цэлы свет падарыў гэтай маладзенька гарэзе. А калі дзіця хворое? Тады і цэлага свету вача толькі для таго, каб у яго вачах хоць ненадоўга з'явіўся бляск. Сёння ў Беларусі каля 29 тысяч дзяцей-інвалідаў, і нявырашанасць іх праблем — не толькі іх бяда: яна наша з вамі.

Грамадскае аб'яднанне «Беларуская асацыяцыя дапамогі дзецям-інвалідам і маладым інвалідам» існуе 15 гадоў і ў многім дапамагае бацькам, чые дзеці з разумовымі і фізічнымі асаблівасцямі развіцця маюць такое ж права на дастойнае жыццё, як і іншыя маленькія беларусы.

— Па-ранейшаму на дварэ нячаста сустрачэнне людзей у інвалідных калёсках, гэтаксама цяжка ўбачыць і людзей, скажам, з сіндромам Даўна, якія б не дзе працавалі, — канстатуе Алена Цітова, старшыня аб'яднання. — Бацькі вымушаны пазбягаць з'яўлення з такімі дзецьмі ў грамадскіх месцах з-за непаразумення, пастаянных поглядаў і негатыўнай увагі, фактычна яны аказваюцца ізаляванымі. Пакуль пра інтэграванне такіх людзей у грамадства гаворыць не выпадае. І справа тут не толькі ў стварэнні безбар'ернага асяродддзя, — пандусаў, спецыяльных ліфтаў і гэтак далей — справа ў стасунках, узаемаадносінах: пакуль і грамадства

не гатова іх прыняць, ды і самі дзеці не гатовавы да жыцця ў грамадстве. Аднак праца ў гэтым накірунку вядзецца, у прыватнасці, дзякуючы Міністэрству адукацыі. Яшчэ гадоў 10 таму такія дзеці лічыліся няздольнымі для навучання, сёння ўсе дзеці вучацца: адны — дома, другія — у спецыялізаваных цэн-

трах, трэцяя — побач з многімі аднагодкамі ў інтэграваных групах дзіцячых садоў і школ. Наша асацыяцыя ўносіць сваю лепшую частку ў інтэграванне: праводзіць канферэнцыі, семінары, святы і ладзіць сацыяльна значныя праекты, якія здзяйснююцца пераважна пры дапамозе замежных партнёраў з Вя-

лікабрытаніі, Германіі, Швецыі і іншых краін. Многія з іх носяць адукацыйны характар: інашэмань спецыялісты ахвотна дзяляцца сваім багатым вопытам па працы з дзецьмі, у якіх назіраюцца парушэнні развіцця.

(Заканчэнне на 4-й стар. «43».)

Фота Алены МАЧАЛАВАЙ.



Фота Анатоля КИШЧУКА.



Фота Алены МАЧАЛАВАЙ.



# АБ ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ

сарска-выкладчыцкага саставу, устаноўлівацца штогод вышэйшай навукальнай установай.

2. Віды вучэбна-выхаваўчай, навуковай і метадычнай дзейнасці, суднасны коліксы студэнтаў і прафесарска-выкладчыцкага саставу вышэйшай навукальнай установы (які не перавышаюць 10); для дзейнай формы атрымання вышэйшай адукацыі ўстановаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Суднасны коліксы курсантаў (слухачоў) і прафесарска-выкладчыцкага саставу вышэйшых вавенных навукальных устаноў, вышэйшых навукальных устаноў органаў унутраных спраў, органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях вызначаецца заказам на падрыхтоўку спецыялістаў і аб'ёмам вучэбнай работы, які разлічваецца ў адпаведнасці з навукальнымі прававымі актамі адпаведных рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання.

**Артыкул 34. Ішыя работнікі вышэйшых навукальных устаноў**

1. Да ішых работнікаў вышэйшых навукальных устаноў адносяцца асобы, якія забяспечваюць функцыянаванне вышэйшай навукальнай установы, акрамя педагогаў і навуковых работнікаў, узаканых у пункце 1 артыкула 31 гэтага Закона.

2. Права і абавязкі ішых работнікаў вышэйшых навукальных устаноў вызначаюцца заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, статутам вышэйшай навукальнай установы, правіламі ўнутранага распарадку вышэйшай навукальнай установы і службовымі інструкцыямі.

**ФІНАНСАВАННЕ І МАТЭРЫЯЛЬНА-ТЭХНІЧНАЯ БАЗА ВЫШЭЙШАЙ НАВУКАЛЬНЫХ УСТАНОВАЎ**

**Артыкул 35. Фінансаванне вышэйшых навукальных устаноў**

1. Фінансаванне вышэйшых навукальных устаноў ажыццяўляецца: дзяржаўных вышэйшых навукальных устаноў — за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту; прыватных вышэйшых навукальных устаноў — за кошт сродкаў заснавальніка.

Фінансаванне вышэйшых навукальных устаноў можа ажыццяўляцца таксама за кошт ішых крыніц, не забароненых заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

2. Дзяржаўныя вышэйшыя навукальныя установы могуць аказваць платную адукацыйныя паслугі, якія не фінансуюцца за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту, згодна з пералікам, які зацверджваецца Урадам Рэспублікі Беларусь. Платны адукацыйныя паслугі не могуць быць аказаны ўзаем аб у рамках адукацыйнай дзейнасці, што фінансуюцца за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту.

3. Кошт платнага навучання ў вышэйшых навукальных установах вызначаецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

4. Крайнія дзяржаўных вышэйшых навукальных устаноў маюць права:

4.1. прадстаўляць сідкі са сфарміраванага кошту навучання ва ўмовах, прадагледжаных Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, у парадку і памерах, вызначаных Урадам Рэспублікі Беларусь;

4.2. ажыццяўляць перавод з платнага навучання на навучанне за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту на ўмовах, прадагледжаных Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, і ў парадку, устаноўленым Урадам Рэспублікі Беларусь;

5. Крайнія прыватных вышэйшых навукальных устаноў маюць права прадастаўляць студэнтам і навучэнцам сідкі са сфарміраванага кошту навучання.

6. Вышэйшыя навукальныя установы могуць ажыццяўляць прадпрыемальніцкую дзейнасць, якая неабходна для разлічвання іх статутных мэтаў і адпавядае прадмету іх дзейнасці.

7. Дзяржаўныя вышэйшыя навукальныя установы выкарстоўваюць сродкі, атрыманыя з дадатковых крыніц фінансавання, строга па мэтавам прызначэнню ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

**ГЛАВА 9**

**ЗАКЛЮЧНЫЯ ПАЛАЗЖЭННІ**

**Артыкул 40. Прыняццёне актаў заканадаўства з гэтым Законам**

Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь на працягу шасці месяцаў з дня афіцыйнага апублікавання гэтага Закона:

1. падрыхтаваць і ўнесці ва Устаноўленым парадку прапановы па прыняццёне актў заканадаўства Рэспублікі Беларусь ў адпаведнасці з гэтым Законам;

2. прывесці рашэнні Урада Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з гэтым Законам;

3. забяспечыць правядзенне рэспубліканскімі органамі дзяржаўнага кіравання, падпарадкаванымі Ураду Рэспублікі Беларусь, іх нарматыўных прававых актў ў адпаведнасці з гэтым Законам;

**Артыкул 41. Уступленне ў сілу гэтага Закона**

Гэты Закон уступае ў сілу праз шасць месяцаў пасля яго афіцыйнага апублікавання, за выключэннем гэтага артыкула і артыкула 40, якія ўступаюць у сілу з дня афіцыйнага апублікавання гэтага Закона.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. ЛУКАШЭНКА

11 ліпеня 2007 года, г. Мінск.  
№ 252-3

**Да ўвагі абітурэнтаў**

**На аграрным факультэце**

**Беларускай сельгаскадэміі**

**з'явіцца спецыялізацыя «аграэкатурызм»**

На аграрным факультэце Беларускай дзяржаўнай сельгаскаспадаручай акадэміі (БДСГА, г. Горкі, Магілёўская вобласць) у новым навукальным годзе плануецца адкрыць спецыялізацыю — «аграэкатурызм». Аб гэтым паведаміў рэктар ВДУ Аляксандр Цыганю.

Паводле яго слоў, гэту спецыялізацыю будуць праходзіць будучыя аграрныя. Выпускнікі факультэта атрымаюць магчымасць выбіраць, у якой сферы працаваць пасля рэзервавання: аграрной або папулярным сёння напрамку аграэкатурызму.

Увядзенне новай спецыялізацыі не пацягне значнага павелічэння нагулду для студэнтаў, адзначыў Аляксандр Цыганю. Прыбавіцца ўсяго два-тры новыя прадметы. У прыватнасці, асновы эканоміі турызму, ландшафтны дызайн. Падчас навучання студэнтаў больш увагі будзе ўдзелена вытворчасці экалагічна чыстай прадукцыі.

Рэктар лічыць, што ўвядзенне спецыялізацыі «аграэкатурызм» у БДСГА дазволіць замцаваць спецыялістаў-выпускнікоў у вёсцы. Да таго ж, на яго думку, студэнтам-аграрыям будзе лягчэй, чым ішым, працаваць у галіне аграэкатурызму. Гэтым будучы садзейнічаць і дадатковыя веды, набываць у акадэміі.

Беларуская дзяржаўная ордэнаў Кастрычніцкай Рэвалюцыі і Працоўнага Чырвонага Сцяга сельгаскаспадаручай акадэмія ўтворана ў 1840 годзе. З'яўляецца старэйшай і шматпрофільнай буйнейшай вышэйшай навукальнай установай аграрнага накірунку сярод краін СНД і Еўропы. За гады дзейнасці акадэміі падрыхтавана больш як 70 тыс. спецыялістаў, якія працуюць у розных галінах АПК Беларусі і за мяжой.

народных і нацыянальных праектаў і праграм у галіне вышэйшай адукацыі.

3. Вышэйшыя навукальныя установы ажыццяўляюць міжнароднае супрацоўніцтва шляхам:

3.1. удзелу ў праграмах дубако-вага і шматбаковага абмену студэнтамі, ішымі асобамі, якія навукаюцца ў вышэйшых навукальных установах і не атрымліваюць вышэйшай адукацыі, педагогаў і навуковых работнікаў;

3.2. запрашэння педагогаў і навуковых работнікаў і спецыялістаў замежных дзяржаў для ўдзелу ў педагогаў і навуковай рабоце;

3.3. накіравання педагогаў і навуковых работнікаў у замежныя установы адукацыі і навуковыя арганізацыі для выканання педагогаў і навуковай работы;

3.4. правядзення сумесна з міжнароднымі арганізацыямі, замежнымі фізічным і юрыдычнымі асобамі або па іх закліку навуковых даследаванняў і распрацовак, рэалізацыі культурных, сацыяльна арыентаваных, адукацыйных праектаў, у тым ліку ў сферы павышэння кваліфікацыі;

3.5. удзелу ў міжнародных кангрэсах, канферэнцыях, сімпозыумах, рабоце міжнародных арганізацый аспірантаў і стэжарш, а таксама аспірантаў сваёй філіялы і прадстаўніцтва ў філіялах і прадстаўніцтва за мяжой.

6. Вышэйшая навукальная установа ажыццяўляе ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь аб знешнегандлёвай дзейнасці, накіраваную на выкананне задач вышэйшай адукацыі, а таксама на развіццё міжнародных кантактаў.

**Артыкул 38. Прызнанне і ўстанавленне эквівалентнасці дакументаў**

1. Прызнанне і ўстанавленне эквівалентнасці дакументаў аб вышэйшай адукацыі, перыяду навучання, курсу і ступені вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь і ішых дзяржаў

1. Прызнанне і ўстанавленне эквівалентнасці дакументаў аб вышэйшай адукацыі, перыяду навучання, курсу і ступені вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь і ішых дзяржаў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, міжнароднымі дагаворамі, якія дзейнічаюць для Рэспублікі Беларусь.

2. Падшыржэнне эквівалентнасці дакументаў аб вышэйшай адукацыі, прызнанне эквівалентнасці перыяду навучання і курсу вышэйшай адукацыі, а таксама падшыржэнне ступені вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь і ішых дзяржаў ажыццяўляецца Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у парадку, устаноўленым Урадам Рэспублікі Беларусь.

3. Прызнанне і ўстанавленне эквівалентнасці дакументаў аб вышэйшай адукацыі, перыяду навучання, курсу і ступені вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь і ішых дзяржаў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, міжнароднымі дагаворамі, якія дзейнічаюць для Рэспублікі Беларусь.

4. Прызнанне і ўстанавленне эквівалентнасці дакументаў аб вышэйшай адукацыі, перыяду навучання, курсу і ступені вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь і ішых дзяржаў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, міжнароднымі дагаворамі, якія дзейнічаюць для Рэспублікі Беларусь.

5. Прызнанне і ўстанавленне эквівалентнасці дакументаў аб вышэйшай адукацыі, перыяду навучання, курсу і ступені вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь і ішых дзяржаў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, міжнароднымі дагаворамі, якія дзейнічаюць для Рэспублікі Беларусь.

6. Прызнанне і ўстанавленне эквівалентнасці дакументаў аб вышэйшай адукацыі, перыяду навучання, курсу і ступені вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь і ішых дзяржаў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, міжнароднымі дагаворамі, якія дзейнічаюць для Рэспублікі Беларусь.

7. Прызнанне і ўстанавленне эквівалентнасці дакументаў аб вышэйшай адукацыі, перыяду навучання, курсу і ступені вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь і ішых дзяржаў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, міжнароднымі дагаворамі, якія дзейнічаюць для Рэспублікі Беларусь.

8. Прызнанне і ўстанавленне эквівалентнасці дакументаў аб вышэйшай адукацыі, перыяду навучання, курсу і ступені вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь і ішых дзяржаў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, міжнароднымі дагаворамі, якія дзейнічаюць для Рэспублікі Беларусь.

9. Прызнанне і ўстанавленне эквівалентнасці дакументаў аб вышэйшай адукацыі, перыяду навучання, курсу і ступені вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь і ішых дзяржаў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, міжнароднымі дагаворамі, якія дзейнічаюць для Рэспублікі Беларусь.

10. Прызнанне і ўстанавленне эквівалентнасці дакументаў аб вышэйшай адукацыі, перыяду навучання, курсу і ступені вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь і ішых дзяржаў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, міжнароднымі дагаворамі, якія дзейнічаюць для Рэспублікі Беларусь.

11. Прызнанне і ўстанавленне эквівалентнасці дакументаў аб вышэйшай адукацыі, перыяду навучання, курсу і ступені вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь і ішых дзяржаў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, міжнароднымі дагаворамі, якія дзейнічаюць для Рэспублікі Беларусь.

12. Прызнанне і ўстанавленне эквівалентнасці дакументаў аб вышэйшай адукацыі, перыяду навучання, курсу і ступені вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь і ішых дзяржаў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, міжнароднымі дагаворамі, якія дзейнічаюць для Рэспублікі Беларусь.

13. Прызнанне і ўстанавленне эквівалентнасці дакументаў аб вышэйшай адукацыі, перыяду навучання, курсу і ступені вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь і ішых дзяржаў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, міжнароднымі дагаворамі, якія дзейнічаюць для Рэспублікі Беларусь.

14. Прызнанне і ўстанавленне эквівалентнасці дакументаў аб вышэйшай адукацыі, перыяду навучання, курсу і ступені вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь і ішых дзяржаў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, міжнароднымі дагаворамі, якія дзейнічаюць для Рэспублікі Беларусь.

15. Прызнанне і ўстанавленне эквівалентнасці дакументаў аб вышэйшай адукацыі, перыяду навучання, курсу і ступені вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь і ішых дзяржаў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, міжнароднымі дагаворамі, якія дзейнічаюць для Рэспублікі Беларусь.

16. Прызнанне і ўстанавленне эквівалентнасці дакументаў аб вышэйшай адукацыі, перыяду навучання, курсу і ступені вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь і ішых дзяржаў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, міжнароднымі дагаворамі, якія дзейнічаюць для Рэспублікі Беларусь.

17. Прызнанне і ўстанавленне эквівалентнасці дакументаў аб вышэйшай адукацыі, перыяду навучання, курсу і ступені вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь і ішых дзяржаў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, міжнароднымі дагаворамі, якія дзейнічаюць для Рэспублікі Беларусь.

18. Прызнанне і ўстанавленне эквівалентнасці дакументаў аб вышэйшай адукацыі, перыяду навучання, курсу і ступені вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь і ішых дзяржаў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, міжнароднымі дагаворамі, якія дзейнічаюць для Рэспублікі Беларусь.

19. Прызнанне і ўстанавленне эквівалентнасці дакументаў аб вышэйшай адукацыі, перыяду навучання, курсу і ступені вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь і ішых дзяржаў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, міжнароднымі дагаворамі, якія дзейнічаюць для Рэспублікі Беларусь.

20. Прызнанне і ўстанавленне эквівалентнасці дакументаў аб вышэйшай адукацыі, перыяду навучання, курсу і ступені вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь і ішых дзяржаў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, міжнароднымі дагаворамі, якія дзейнічаюць для Рэспублікі Беларусь.

21. Прызнанне і ўстанавленне эквівалентнасці дакументаў аб вышэйшай адукацыі, перыяду навучання, курсу і ступені вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь і ішых дзяржаў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, міжнароднымі дагаворамі, якія дзейнічаюць для Рэспублікі Беларусь.

22. Прызнанне і ўстанавленне эквівалентнасці дакументаў аб вышэйшай адукацыі, перыяду навучання, курсу і ступені вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь і ішых дзяржаў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, міжнароднымі дагаворамі, якія дзейнічаюць для Рэспублікі Беларусь.

23. Прызнанне і ўстанавленне эквівалентнасці дакументаў аб вышэйшай адукацыі, перыяду навучання, курсу і ступені вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь і ішых дзяржаў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, міжнароднымі дагаворамі, якія дзейнічаюць для Рэспублікі Беларусь.

24. Прызнанне і ўстанавленне эквівалентнасці дакументаў аб вышэйшай адукацыі, перыяду навучання, курсу і ступені вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь і ішых дзяржаў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, міжнароднымі дагаворамі, якія дзейнічаюць для Рэспублікі Беларусь.

25. Прызнанне і ўстанавленне эквівалентнасці дакументаў аб вышэйшай адукацыі, перыяду навучання, курсу і ступені вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь і ішых дзяржаў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, міжнароднымі дагаворамі, якія дзейнічаюць для Рэспублікі Беларусь.

26. Прызнанне і ўстанавленне эквівалентнасці дакументаў аб вышэйшай адукацыі, перыяду навучання, курсу і ступені вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь і ішых дзяржаў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, міжнароднымі дагаворамі, якія дзейнічаюць для Рэспублікі Беларусь.

27. Прызнанне і ўстанавленне эквівалентнасці дакументаў аб вышэйшай адукацыі, перыяду навучання, курсу і ступені вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь і ішых дзяржаў ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, міжнароднымі дагаворамі, якія дзейнічаюць для Рэспублікі Беларусь.

# АНДРЭЙ КАСЦЫЦЫН СЕЎ НА КАНЯ

**(Заканчэнне.**

**Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ»**

**— Вас білі калі-небудзь?**

**— (Здзіўлена) М'яне???** Дагэтаймамо мог бы пабіць, пакажыце? Нават у школе не аступаў нікому. Кожны дзень біўся. Не вырашалі ўшоцы мірна — наладжвалі пасля ўроку бойню.

**— А танцаваць любіце?**

**— Гледзячы ў якім стане.**

**— З дзясучынай павольны станцёўце?**

**— Канешне.**

**— Усе «па»?**

**— Адын раз так нахіліў і закруціў, што не раскруціліся. На каняпу аг прысла. Але зараз танцаў увогуле няма — адна кіслотная «даўбёжка». Не тое што ў мяне дома, у Наваполацку.**

**— Напаўна, калі прыязджаеце дадому на крутым «Хамеры», праходзеце на даюць?**

**— Коса пазіраюць. Ходзяць і глядзяць, што за цуд прыехаў. Ужо не першы дзень езджу, усё роўна ходзяць і глядзяць.**

**— Некаторыя жауць, што Касціцын сабе купіў наварочаны трактар!**

**— Ну і што? М'яне не цікаваць думкі ішых. Галоўнае, што я думаю пра сябе. Адрэзу, які прыехаў у Канаду, хацеў купіць «Хамер», але мяне адгаварылі: маўляў, першы сезон у «Манрэалі», калі ня цяпер купіш такую машыну, там усе ачмураюць і панчучу думачу пра кабэ ўсакса. Думаю, можа і праўда нара. Купіць сабе раэактыўную машыну. Прыгледзеўся. Аказваецца, кожны ездзіць на тым, што падабаецца. Купіў сабе «Хамер!» Ён больш спакійны.**

**— Вы маглі ўявіць, па якому сцэнарыю развілася б ваша жыццё, калі б не паехалі ў Манрэаль?**

**— Не ведаю. А чаго б я не паехаў? Ну не ў Манрэаль, дык яшчэ куды-небудзь. Я не марыў менавіта ў «Манрэаль». Куды ўзялі — за тых і буду гуляць. Памятаю, на драфце нехта прыйшоў з марай гуляць за «Дэтройт», а яго выбрала «Таронта». У яго пытаюцца: за каго хацеў гуляць? Ён толькі рот раскрыў, каб сказаць за «Дэтройт», а агент умяў шэпча на вуха: кабэ ўжо ўзялі ў «Таронта». Скажаў праўду, дакладна памянючы. Сказаў: «Таронта». Я ж ім сказаў, што ў мяне не было дакладных устаноў.**

Ты ўзяў, за таго і гуляць будз. А

то атрымаўся б: усё жыццё ў Лос-Анджэлесе марыў гуляць, а вы мяне суды прыцягнулі...

**— У «Манрэалі» ведаюць, адкуль родам Андрэй Касціцын?**

**— Наваполацка ж няма на карце! У іх карта нейкая свая, там нават Беларусь не праклёўваецца, толькі Савецкі Саюз.**

**— Як уладкаваны ў бытавым плане?**

**— Кожны год здымаю аднапакаёвую кватэру. Калі цэннік па-раўноўваць з беларускім, то выходзіць дорага.**

**— Колькі каштуе дарога да Манрэалі?**

**— Я прыходжу ў аэрапорт, паказваю пашпарт, і мне даюць білет.**

**— Ці часта размаўляеце са сваімі бацькамі?**

**— Я ім звано часта, яны таксама.**

**— Залаты кліент для мабільнай кампаніі!**

**— Тарыф безлімітны. Колькі нагавару, столькі і заплачу. Ёсць настроі — пагаворыш грунтоўна, няма — значыць, не.**

**— Андрэй, можа дакладна скажаць, што трэба для таго, каб выбіцца з Беларусі ў Канаду напрыклад, і гуляць там? Хакеістаў тысячы...**

**— Хадзіць трэніравацца. У мяне ж бацька яшчэ гуляў на прафесійным узроўні. Перадалосца, напэўна.**

**— А калі мама — кухар, тата — слесар, можа чалавек стаць добрым хакеістам?**

**— Чаму ж не можа. Можа, калі будзе трэніравацца, а не па дварах бадзяцца і выпіваць у кампанію.**

**— Сідні Кросбі не нараджаюцца. Імі становяцца, так?**

**— А што К**



6.15, 16.45 Серыял «Рускія амазонкі»... 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.35 Навіны... 17.05, 8.10 Добрай раніцы, Беларусь... 7.25, 8.25, 11.50 Дзелавое жыццё... 7.45, 8.45, 18.50, 23.55 Зона Х... 9.05, 20.00 Серыял «Анёл з Арлі»... 9.50 «Панарама тыдня»... 10.55, 17.45 Серыял «Кажанне як каханне»... 12.10 Камедыя «Механічная сюіта»... 14.00 У свеце матораў... 14.30 Вакол планеты... 15.15, 19.20 Навіны рэгіёна... 15.30 Мультфільм... 15.45 Культурныя людзі... 16.15 Фігуры... 19.35 «Тайны Браслаўскіх азэр»... 21.00 Панарама... 21.40 Трылер «Чорная метка»... 0.00 Усе стыхіі.



6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.05, 3.00, 5.00 Нашы навіны... 6.05 «Пакуль усе дома»... 7.05 «Наша раніца»... 9.05 Контур... 10.10 Камедыя «Тупыя яшчэ тупейшы»... 11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.20, 3.20 Навіны спорту... 12.00 «Малахаў»... 13.10 Серыял «Мая цудоўная няня»... 13.40 «Федэральны судзя»... 14.30 «Кантрольная закупка»... 15.00 «Лаліта. Без комплексу»... 16.15 «Вечны кліч». Серыял... 17.10 Фестываль гумару «Умора»... 18.20 Серыял «Браты парознаму»... 18.55 Чахай мяне... 20.00 Час... 21.05 Ток-шоў «Выбар»... 22.00 «Рускія ў Горадзе Анёлаў». Серыял... 23.25 Серыял «Хросны сын»... 0.25 «На ноч глядзячы»... 1.10 Серыял «Уваскрашаючы мёртвыя»... 2.00 «Байцоўскі клуб»... Тэжнічная прафлактыка з 3.30 да 5.00... 5.05 «Няхай гавораць» з Андрэем Малахавым... 5.40 «Жарт за жартам».



7.00 Ранішня падзарадка... 8.00, 17.30 Серыял «Беліда»... 8.50, 15.50 Навіны культуры... 9.00 Маст. фільм «Гары, гары, мая зорка»... 10.40 Добрая навіны... 11.10 Камедыя «Увага, чарапахі!».



6.00, 16.45 Серыял «Рускія амазонкі»... 6.45, 0.30 Дзень спорту... 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 0.05 Навіны... 7.05, 9.05 Прас-агляд... 7.10, 8.10 Добрай раніцы, Беларусь... 7.25, 8.25, 11.50 Дзелавое жыццё... 7.45, 8.45, 18.50, 0.00 Зона Х... 9.10, 19.55 Серыял «Анёл з Арлі»... 10.00 Здраўе... 10.30, 17.45 Серыял «Кажанне як каханне»... 11.30 Серыял «Каманда Холі»... 12.10 Зямельнае пытанне... 12.35 Камедыя «Дамы запрашаюць кавалераў»... 13.55 «Уладзімір Высоцкі. Манаго»... 15.15, 19.20 Навіны рэгіёна... 15.30 Мультфільм... 15.45 Серыял «Дэтэктывы з табакеркі»... 16.15, 18.55 «Таццянін дзень». Серыял... 9.55 «Забойная сіла». Серыял... 10.50 «Ералаш»... 11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.30, 3.20 Навіны спорту... 11.10, 21.05 Серыял «Не радзіца прыгожай»... 12.00 «Малахаў»... 13.10 Серыял «Мая цудоўная няня»... 13.40 «Федэральны судзя»... 14.30 «Кантрольная закупка»... 16.15 «Вечны кліч». Серыял... 17.15, 5.05 «Няхай гавораць» з Андрэем Малахавым... 18.20 Серыял «Браты парознаму»... 20.00 Час... 22.00 «Здзелка». Серыял... 23.35 Серыял «Хросны сын»... 0.35 «На ноч глядзячы»... 1.15 Серыял «Уваскрашаючы мёртвыя»... 2.05 «Дэтэктывы»... 2.35 «Форгант»... 3.25 «Адлетыя махляры». Серыял... 4.20 Музычная калекцыя... 5.40 «Жарт за жартам».



6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.15, 3.00, 5.00 Нашы навіны... 6.05, 15.00 «Лаліта. Без комплексу»... 7.05 «Наша раніца»... 9.05, 18.55 «Таццянін дзень». Серыял... 9.55 «Забойная сіла». Серыял... 10.50 «Ералаш»... 11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.30, 3.20 Навіны спорту... 11.10, 21.05 Серыял «Не радзіца прыгожай»... 12.00 «Малахаў»... 13.10 Серыял «Мая цудоўная няня»... 13.40 «Федэральны судзя»... 14.30 «Кантрольная закупка»... 16.15 «Вечны кліч». Серыял... 17.15, 5.05 «Няхай гавораць» з Андрэем Малахавым... 18.20 Серыял «Браты парознаму»... 20.00 Час... 22.00 «Здзелка». Серыял... 23.35 Серыял «Хросны сын»... 0.35 «На ноч глядзячы»... 1.15 Серыял «Уваскрашаючы мёртвыя»... 2.05 «Дэтэктывы»... 2.35 «Форгант»... 3.25 «Адлетыя махляры». Серыял... 4.20 Музычная калекцыя... 5.40 «Жарт за жартам».



7.00 Ранішня падзарадка... 8.00, 17.30 Серыял «Беліда».

12.30, 18.30 Серыял «Расплата за грахі»... 13.20 Тэлебарометр... 13.35 Серыял «Ландыш серабрысты»... 14.25 «Спявай, душа!»... Фальклорныя калектывы Светлагорскага раёна... 14.50 Усё аб бяспецы... 15.20 Лёс чалавека. Свабоднае падзенне... 16.00 Мультсерыял «Добрай раніца, Мікі Маўс!»... 16.30 Серыял «Вясёленькія дні». 1-я серыя.




Тэйлар толькі ўступіла ў пераходы ўзрост, які прыносіць з сабой мноства цяжкасцяў.

6.00 Зараджайся!... 7.30 «Разам»... 8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці»... 8.45 Казанты: старонкі гісторыі... 9.00, 20.00 Рэспубліка — сёння... 9.30 Любімая акцёры... 9.45 Казка «Падарунак чорнага калдуна»... 12.00, 22.25 Студыя 60—90... 12.15, 22.30 Маст. фільм «Выйсці замуж за капітана»... 13.45 Мільён пытанняў аб прыродзе... 14.00 Мультсерыял «Мобі Дэйк»... 15.00 «Хіт-экспрас»... 16.00 Серыял «Максімо ў мам сэрцы»... 17.00, 22.00 Самыя прыгожыя дамы... 18.00 «Здабытак рэспублікі». Азербайджан... 18.15 Серыял «Пецярбургскія тайны»... 19.15 «Цік-так»... 19.30 Аўтарскае кіно «Валенкі», «Качы». Удмурцыя... 21.00 Серыял «Лаура і Зоя». 2-я серыя.




7.00 «Сад і агарод»... 7.10, 21.05, 23.15 «Метапрагноз»... 7.15 «На рыбалку з Юрыем Заслаўскім»... 7.25 Маст. фільм «Карулёў»... 8.50 «К-гульня»... 9.00 «Клуб 700»... 9.30 Гурман-клуб... 9.50 Серыял «Штрафбат»... 11.00 Маст. фільм «Падкопы д'ябла»... 13.00 «Лаві момант!». Турыстычны кірмаш «Тэлечат — 8 канал»... 13.15 «Тэлечат — 8 канал»... 16.30 «Жыццё, поўнае радасці»... 17.00 Мультпарад... 17.30 Серыял «Два капітаны»... 18.50 «Навіны кіно»... 19.00 Серыял «Гісторыя жыццёў»... 19.30 «Сад і агарод плюс»... 19.45, 21.10 «Распродаж. Навіны. Акцыі»... 19.50 Серыял «Лічы»... 20.45 «Вечарніца»... 21.00 Інфармбюро «Міжнароднае»... 21.15 Трылер «Сонная лагчына».



9.15 «Спаленныя крылы. Здрадзчыні канструктары»... 10.10 «Аншлаг і Кампанія»... 10.45 Весткі. Дзяржаўная частка... 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі... 11.30, 19.45 Мясоцы час. Весткі—Масква... 11.45 «Фітль».

СЕРАДА, 25 ЛІПЕНЯ

8.50, 15.50 Навіны культуры... 9.00, 21.15 Серыял «Франк Рыва»... 10.45, 19.25 Ядзім дома... 11.15 Фільм — дзеціма... «Казка аб страчаным часе»... 12.35 «Сон пра шыркі»... 13.30 ПРАСаўванне+... 13.45 Серыял «Ландыш серабрысты»... 14.35 Школа рамонт... 15.20 «Тэатр. Выбранае»... «Ведай нашых!». Міжнародны тэатральны фестываль «Залаты Леў»... 16.00 Мультсерыял «Добрай раніца, Мікі Маўс!»... 16.30 Серыял «Вясёленькія дні»... 16.55 Дак. серыял «Загадкавы свет джунгляў»... 18.30 Серыял «Расплата за грахі»... 20.05 Калыханка... 20.20 «Голас навука-2»... «Смерць сонца»... 23.00 Хакей. «Кубак Дружбы». ХК «Гомель» — ХК «Крыштал» (Расія)... 0.45 «Проста праграма».



6.05, 17.20 «Міншчына»... 6.15, 7.40 «3 чаго пачынаецца раніца»... 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны»... 8.40 «Аўтанарама»... 9.00, 20.30 «Салдаты 12»... 9.00 «Зоркі спорту»: «Марыю Андрэі. Біяграфія». 2-я частка... 10.25 «Тэма дня»... 10.40 «Далёкія сваякі»... 11.00, 18.25 «Чужыя тайны». Серыял... 12.00, 21.30 «Пантэра». Серыял... 13.00 «Невергагодныя гісторыі»... 13.50 «Знакаміты Джэт Джэксан». Серыял... 14.35 «Бейблэйд». Мультсерыял... 15.15 «Горад дзяцінства»... 15.30 «Ессе homo»... 16.00 «Новыя падарожжы дытланта»... 16.50 «Бабскі бунт»... 17.30 «Званая вчара»... 18.25 «Чужыя тайны». Серыял... 20.05 «СТБ-спорт»... 20.15 «Добры вечар, малыш!»... 22.55 «Мінск і мічане»... 23.25 «Закон і крымінал»... 23.45 «Рэактыўны бокс»... 0.15 Маст. фільм «Насякомыя».



7.00 Добрай раніцы, Расія!... 9.15 «Амерыканская трагедыя Аляксандра Дажэнкі»... 10.00, 20.10 Серыял «Даша Васільева. Аматарка прыватнага вышукі-2»... 10.45, 16.50 Весткі. Дзяржаўная частка... 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі... 11.30, 14.20, 19.45 Мясоцы час. Весткі—Масква... 11.45, 21.10 Серыял «Ключы ад бездані»... 12.35 Серыял «Галоўныя ролі»... 13.30 Гарадок... 14.00 Мультфільм... 15.20 «Кулагін і партнёры. Лепшыя справы»... 15.45 Суд ідзе... 17.20 Мясоцы час. Весткі—Маскоўская вобласць... 17.50 Серыял «Анёл-ахоўнік»... 18.50, 23.00 Весткі—Беларусь... 20.00 Добрай ночы, малышы!... 22.05 Серыял «Джоні Зіро»... 23.10 Весткі+... 23.25 Урачыстае адкрыццё Міжнароднага конкурсу ма-



6.00 Зараджайся!... 7.30, 18.15 Серыял «Пецярбургскія тайны»... 8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці»... 8.45 Пазіяя Армені... 9.00 Мар. дзейная, будзі!... 9.30, 19.30 «Спрэчная тэрыторыя»... 10.30 Дак. серыял «Гісторыя злачынстваў».

0.15 Трагікамедыя «Венецыянскі купец»... 6.00 Зараджайся!... 7.30 «Разам»... 8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці»... 8.45 Казанты: старонкі гісторыі... 9.00, 20.00 Рэспубліка — сёння... 9.30 Любімая акцёры... 9.45 Казка «Падарунак чорнага калдуна»... 12.00, 22.25 Студыя 60—90... 12.15, 22.30 Маст. фільм «Выйсці замуж за капітана»... 13.45 Мільён пытанняў аб прыродзе... 14.00 Мультсерыял «Мобі Дэйк»... 15.00 «Хіт-экспрас»... 16.00 Серыял «Максімо ў мам сэрцы»... 17.00, 22.00 Самыя прыгожыя дамы... 18.00 «Здабытак рэспублікі». Азербайджан... 18.15 Серыял «Пецярбургскія тайны»... 19.15 «Цік-так»... 19.30 Аўтарскае кіно «Валенкі», «Качы». Удмурцыя... 21.00 Серыял «Лаура і Зоя». 2-я серыя.



6.00 «Сёння раніцай»... 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сёння... 8.10 «Крамлёўскія жонкі: Паліна Молатава. Жамучыня ў жалезнай аправе»... 9.00 «Агляд»... 9.30 «Без рэцэпта»... 10.20 «Кулінарны падцяг»... 11.15 «Кватэрнае пытанне»... 12.10 «Следства вялі...»... 13.30 Серыял «Кодэкс гонару-2»... 15.00 «Асабліва небеспечны»... 15.35, 18.30 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне»... 16.30 Серыял «Вяртанне Мухтара»... 19.40 Серыял «Расклад лёсаў»... 20.50 Серыял «Вуліцы разбітых літароў-7»... 20.50 Серыял «Штрафбат»... 22.30 Серыял «Ментоўскія войны-2»... 23.30 «Крымінальная Расія».



9.30 Мотаспорт па выхадных... 10.00 Мотаконкі. Гран-пры ЗША... 11.00, 23.00, 1.30 Веласпорт. «Тур дэ Франс»... 18.30, 0.30 Футбол... 20.00 Вось гэта дзіва!!!... 20.30 Сумо... 21.30 Адзіноборства.

ФІЛЬМ ДНЯ


ПЕРШЫ 21.40 «ЧОРНАЯ МЕТКА» (ЗША, 2002 Г.)

У яго ёсць тры дні для раскрыцця забойства... свайго Уласнага... Дэтэктыва Эмэта спасцігла няшчасце: у яго знайшлі сімптомы невывечнай хваробы. Эмет не збіраецца пачаць і з балычнай палаца, і былі паліцэйскі Марлоу падказвае выхад. Ён зробіць так, што Эмет будзе забыты на заданні і памра лёгка і без пакут.

Рэжысёр: Кіт Снайдар. У ролях: Цім Рот, Гэбрыэл Бірн, Бенджамін Скот Вульф.



5.00 Канал «Настрой»... 8.00 Маст. фільм «Гаспадар тайгі»... 9.40 «Доказы віны». «Дзельнае алібі»... 10.15, 0.10, 4.45 Пятроўка, 38... 10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падзеі... 10.50 Момант ісціны... 11.35, 2.05 «Адна справа на дваіх». Серыял... 12.40 «Не хачу паміраць». Дак. фільм... 13.45, 18.50 «Гісторыя дзяржавы Расійскай»... 13.50 Мультпарад... 14.30 «Легенда пра кашэра». Маст. фільм... 15.30 Новая «Часінка»... 16.55 Дзелавая Масква... 17.15 Аксана Федарава ў праграме «Запрашае Барыс Ноткін»... 17.45 «Гарадскі раманс». Серыял... 18.55 «Дэтэктыўныя гісторыі». «І дождж змывае ўсе сляды». Частка 2-я... 20.05 Маст. фільм «Іх ведалі толькі ў твар»... 22.00 Мікалай Цыскарыдзе ў праграме «Сто пытанняў да дарослага»... 22.55 Падзеі. 25-я гадзіна... 23.25 «Збор твораў». Фестываль «Маэнтак. Джэз»... 0.30 «Чыста англійскае забойства». Серыял... 3.00 «Маё вліццё грэчаскае высяле». Камедыя.



6.00 «Сёння раніцай»... 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сёння... 8.10 «Крамлёўскія жонкі: Паліна Молатава. Жамучыня ў жалезнай аправе»... 9.00 «Агляд»... 9.30 «Без рэцэпта»... 10.20 «Кулінарны падцяг»... 11.15 «Кватэрнае пытанне»... 12.10 «Следства вялі...»... 13.30 Серыял «Кодэкс гонару-2»... 15.00 «Асабліва небеспечны»... 15.35, 18.30 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне»... 16.30 Серыял «Вяртанне Мухтара»... 19.40 Серыял «Расклад лёсаў»... 20.50 Серыял «Вуліцы разбітых літароў-7»... 20.50 Серыял «Штрафбат»... 22.30 Серыял «Ментоўскія войны-2»... 23.30 «Крымінальная Расія».



6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.15, 3.00, 5.00 Нашы навіны... 6.05, 15.00 «Лаліта. Без комплексу»... 7.05 «Наша раніца»... 9.05 Чахай мяне... 9.55 «Забойная сіла». Серыял... 10.50 «Ералаш»... 11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.30, 3.20 Навіны спорту... 11.10, 21.05 Серыял «Не радзіца прыгожай»... 12.00 «Малахаў»... 13.10 Серыял «Мая цудоўная няня»... 13.40 «Федэральны судзя»... 14.30 «Кантрольная закупка»... 16.15 «Вечны кліч». Серыял... 17.15, 5.05 «Няхай гавораць» з Андрэем Малахавым... 18.20 Серыял «Браты парознаму»... 18.55 «Таццянін дзень»... 19.00 «Навіны кіно»... 19.40, 21.10 «Распродаж. Навіны. Акцыі»... 19.45 Серыял «Шпіёнка»... 20.45 «Вечарніца»... 21.15 Маст. фільм «Хто я?»... 23.35 «Начы тэлечат».



6.05, 17.20 «Міншчына»... 6.15, 7.40 «3 чаго пачынаецца раніца»... 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны»... 8.40 «Добро пожаловаться»... 9.00, 20.30 «Салдаты 12»... 9.00 «Зоркі спорту»: «Марыю Андрэі. Біяграфія». 2-я частка... 10.25 «Тэма дня»... 10.40 «Далёкія сваякі»... 11.00, 18.25 «Чужыя тайны». Серыял... 12.00, 21.30 «Пантэра». Серыял... 13.00 «Невергагодныя гісторыі»... 13.50 «Знакаміты Джэт Джэксан». Серыял... 14.35 «Бейблэйд». Мультсерыял... 15.15 «Горад дзяцінства»... 15.30 «Ессе homo»... 16.00 «Новыя падарожжы дытланта»... 16.50 «Бабскі бунт»... 17.30 «Званая вчара»... 18.25 «Чужыя тайны». Серыял... 20.05 «СТБ-спорт»... 20.15 «Добры вечар, малыш!»... 22.55 «Мінск і мічане»... 23.25 «Закон і крымінал»... 23.45 «Рэактыўны бокс»... 0.15 Маст. фільм «Насякомыя».




6.00 Зараджайся!... 7.30, 18.15 Серыял «Пецярбургскія тайны»... 8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці»... 8.45 Сямейны альбом.

ЧАЦВЕР, 26 ЛІПЕНЯ


8.00, 17.30 Серыял «Беліда»... 8.50, 15.50 Навіны культуры... 9.00, 21.15 Серыял «Франк Рыва»... 10.35, 19.25 Ядзім дома... 11.10 Маст. фільм «Дзе ты, Багіра?»... 12.20 Мультфільм... 12.30 Дак. фільм «Мой пачатак»... 13.00, 18.30 Серыял «Расплата за грахі»... 13.50 «ПРАСаўванне»... 14.00 Серыял «Ландыш серабрысты»... 14.50 Сезон у дачы... 15.20 Гаспадар... 16.00 Мультсерыял «Добрай раніца, Мікі Маўс!»... 16.30 Серыял «Вясёленькія дні»... 16.55 Дак. серыял «Загадкавы свет джунгляў»... 20.05 Калыханка... 20.20 «Голас навука-2»... «Тамемствы месяца»... 23.05 Хакей. «Кубак Дружбы». ХК «Гомель»—ХК «Тытан» (Расія).



6.05, 17.20 «Міншчына»... 6.15, 7.40 «3 чаго пачынаецца раніца»... 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны»... 8.40 «Закон і крымінал»... 9.00, 20.30 Серыял «Салдаты 12»... 10.00 «Рэактыўны бокс»... 10.40 «Рэкламы альбом»... 11.00, 18.25 Серыял «Чужыя тайны»... 12.00, 21.30 Серыял «Пантэра»... 13.00 «Добры дзень, доктар!»... 13.50 Серыял «Знакаміты Джэт Джэксан»... 14.35 Мультсерыял «Бейблэйд»... 15.15 «Дэтэктыўныя гісторыі»... 16.00 «Лёсам напісаная радкі»... 16.50 «Бабскі бунт»... 17.30 «Званая вчара»... 20.05 «СТБ-спорт»... 20.15 «Добры вечар, малыш!»... 22.55 «Мінск і мічане»... 23.15 «Сталкер»... 23.45 «Асабліва інтарэс» з Паўлам Карануіскім... 0.15 «Тэма дня»... 18.20 Серыял «Браты парознаму»... 20.00 Час... 22.10 Серыял «Здзелка»... 23.35 Серыял «Хросны сын»... 0.35 «На ноч глядзячы»... 1.15 Серыял «Уваскрашаючы мёртвыя»... 2.05 «Дэтэктывы»... 2.35 «Форгант»... Тэжнічная прафлактыка з 3.30 да 5.00... 5.40 «Жарт за жартам».



6.00 Зараджайся!... 7.30, 18.15 Серыял «Пецярбургскія тайны»... 8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці»... 8.45 Арт-рэвалюцыя... 9.00 Руская версія... 9.30, 19.30 «Спрэчная тэрыторыя»... 10.30 Дак. серыял «Гісторыя злачынстваў»... 12.00, 22.25 Студыя 60—90... 12.15, 22.30 Маст. фільм «Самазванцы паняволі».



7.00 «Ранішня падзарадка».

4.20 Музычная калекцыя... 5.40 «Жарт за жартам»... 7.00 Ранішня падзарадка... 8.00, 17.25 Серыял «Беліда»... 8.50, 15.50 Навіны культуры... Тэжнічная прафлактыка з 9.00 да 15.20... 15.20 Свято далёкай зоркі. Анаталій Шарбакоў... 16.00 Мультсерыял «Добрай раніца, Мікі Маўс!»... 16.30 Серыял «Вясёленькія дні»... 16.55 Дак. серыял «Загадкавы свет джунгляў»... 18.20 Ядзім дома... 18.55 Футбол. Ліга чэмпіёнаў. 1-ы абдборачны раўнд. БАТЭ (Беларусь) — Аполы (Кіпр). Прамая трансляцыя... 20.55 Калыханка... 21.15 Серыял «Франк Рыва»... Камісар паліцыі 25 гадоў та пайшоў у адстаўку і тажыў на Багамскіх астравах. Але аднойчы спакойнае жыццё Франка парушыў тэлефонны званок... 23.05 Трылер «Якія п'юць кроў».



6.05, 17.20 «Міншчына»... 6.15, 7.40 «3 чаго пачынаецца раніца»... 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны»... 8.40 «Добро пожаловаться»... 9.00, 20.30 «Салдаты 12»... 9.00 «Зоркі спорту»: «Марыю Андрэі. Біяграфія». 2-я частка... 10.25 «Тэма дня»... 10.40 «Далёкія сваякі»... 11.00, 18.25 «Чужыя тайны». Серыял... 12.00 «Гуныя справы»... 13.00 «Рэпарцёр СТБ»... 13.50 «Знакаміты Джэт Джэксан». Серыял... 14.35 «Бейблэйд». Мультсерыял... 15.15 «Сакрэтныя гісторыі»... 16.05 «Наш дом»... 16.50 «Бабскі бунт»... 17.30 «Званая вчара»... 20.05 «СТБ-спорт»... 20.15 «Добры вечар, малыш»... 21.30 «Пантэра». Серыял... 22.55 «Аўтанарама»... 23.15 «Надзвычайныя гісторыі»... 0.00 «Тэма дня»... 0.05 Трылер «Тараканы». Калі глець геніяльны бяблэйк Бін, яго брат Тэд пачынае расследаванне...




6.05, 16.50 Серыял «Рускія амазонкі». 6.50, 0.35 Дэзьял спорту. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Навіны. 7.05, 9.05 Прас-агляд. 7.10, 8.10 «Добрай раніцы, Беларусь!».




6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.25, 3.00 Навіны спорту. 6.05, 15.00 «Лаліта. Без комплексы!».




7.00 «Ранішня падзардак». 8.00, 17.30 Серыял «Белліда». 8.50, 15.50 Навіны культуры. 9.00 Серыял «Франк Рыва».



7.00 «Суботняя раніца». 8.00, 9.00, 16.00, 20.30, 3.00 Навіны спорту. 9.05 Серыял «Сябры».



7.00 «Суботняя раніца». 8.00, 9.00, 16.00, 20.30, 3.00 Навіны спорту. 9.05 Серыял «Сябры».



8.30 Дзіцячая гадзіна. 9.35 Дак. серыял «Мільён пытанняў аб прыродзе».




8.30 Дзіцячая гадзіна. 9.35 Дак. серыял «Мільён пытанняў аб прыродзе».

11.15 Фільм—дзецям. «Гутарачы хлопчык». 12.25 Мультифільм. 12.30, 17.30 Серыял «Расплата за грахі».



6.05, 17.20 «Міншчына». 6.15, 7.40 «3 чаго пачынаецца раніца».




6.00 Зараджайся! 7.30 Серыял «Пецяярбургскія тайны».




12.35 Серыял «Хемінгуэй». 16.10 Камедыя «Рудзі — гончае парася».



7.00 «Ваенная тайна». 7.45 «Анфас». 8.00 «Прыгоды кенгуряня».



6.00, 15.00 Дак. серыял «Хіт-парад дзікай прыроды».



6.00, 15.00 Дак. серыял «Хіт-парад дзікай прыроды».




6.00, 15.00 Дак. серыял «Хіт-парад дзікай прыроды».

8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці». 8.45 Хо лешы за нас?



6.00 «Сёння раніца». 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.




7.00 «Сад і агарод плюс». 7.10, 10.55, 21.05, 23.20 «Метазапраноз».




7.00 «Добрай раніца, Расія!» 9.15 «Мой сябраўраны шар».




14.10 Казахстан: старонкі гісторыі. 16.00 «Аднакашнік».



7.00 Весткі. 7.10 «Добрай раніца, Расія!»



7.00 Весткі. 7.10 «Добрай раніца, Расія!»




7.00 Весткі. 7.10 «Добрай раніца, Расія!»




7.00 Весткі. 7.10 «Добрай раніца, Расія!»


18.50, 23.00 Весткі—Беларусь. 19.45 «Добрай ночы, малышы!».



5.00 Канал «Настрой». 8.00, 13.45, 18.50 «Гісторыя дзяржавы Расійскай».



6.00 «Сёння раніца». 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.




7.00 «Сад і агарод плюс». 7.10, 10.55, 21.05, 23.20 «Метазапраноз».



7.00 «Добрай раніца, Расія!» 9.15 «Мой сябраўраны шар».



14.10 Казахстан: старонкі гісторыі. 16.00 «Аднакашнік».




7.00 Весткі. 7.10 «Добрай раніца, Расія!»



7.00 Весткі. 7.10 «Добрай раніца, Расія!»



7.00 Весткі. 7.10 «Добрай раніца, Расія!»




7.00 Весткі. 7.10 «Добрай раніца, Расія!»


Чатыры навілы аб чатырох фазях кахання: закаханасць, клязіс, здрада, расставанне.



5.00 Канал «Настрой». 8.00, 13.45, 18.50 «Гісторыя дзяржавы Расійскай».




6.00 «Сёння раніца». 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.




7.00 «Сад і агарод плюс». 7.10, 10.55, 21.05, 23.20 «Метазапраноз».




7.00 «Добрай раніца, Расія!» 9.15 «Мой сябраўраны шар».



14.10 Казахстан: старонкі гісторыі. 16.00 «Аднакашнік».



7.00 Весткі. 7.10 «Добрай раніца, Расія!»



7.00 Весткі. 7.10 «Добрай раніца, Расія!»



7.00 Весткі. 7.10 «Добрай раніца, Расія!»




7.00 Весткі. 7.10 «Добрай раніца, Расія!»


Тэлесеткі

настроіцца на «Новую хвалю»


У шосты раз у Юрмале збярэ ўдзельнікаў і гэсцей міжнародны музычны конкурс выканаўцаў папулярнай музыкі «Новая хваля».




Праўда, уласны карэспандэнт у Латвію Белтэлердыкамапанія не накіроўвала — толькі набыла права на трансляцыю.




9.30 Аўтаспорт. 10.00, 13.15, 21.00 Футбол.




11.00, 18.30 Пляжны вайбол. 13.00, 14.15, 23.00, 1.30 Веласпорт.




7.00 «Надзвычайнае здарэнне». 9.05 Дак. серыял «Аматыры жывёлы».




7.00 «Надзвычайнае здарэнне». 9.05 Дак. серыял «Аматыры жывёлы».



7.00 «Надзвычайнае здарэнне». 9.05 Дак. серыял «Аматыры жывёлы».



7.00 «Надзвычайнае здарэнне». 9.05 Дак. серыял «Аматыры жывёлы».




7.00 «Надзвычайнае здарэнне». 9.05 Дак. серыял «Аматыры жывёлы».

Тэлесеткі


ПЕРШЫ

настроіцца на «Новую хвалю»


У шосты раз у Юрмале збярэ ўдзельнікаў і гэсцей міжнародны музычны конкурс выканаўцаў папулярнай музыкі «Новая хваля».



Праўда, уласны карэспандэнт у Латвію Белтэлердыкамапанія не накіроўвала — толькі набыла права на трансляцыю.




9.30 Аўтаспорт. 10.00, 13.15, 21.00 Футбол.




11.00, 18.30 Пляжны вайбол. 13.00, 14.15, 23.00, 1.30 Веласпорт.



7.00 «Надзвычайнае здарэнне». 9.05 Дак. серыял «Аматыры жывёлы».




7.00 «Надзвычайнае здарэнне». 9.05 Дак. серыял «Аматыры жывёлы».



7.00 «Надзвычайнае здарэнне». 9.05 Дак. серыял «Аматыры жывёлы».



7.00 «Надзвычайнае здарэнне». 9.05 Дак. серыял «Аматыры жывёлы».



7.00 «Надзвычайнае здарэнне». 9.05 Дак. серыял «Аматыры жывёлы».

Хлебная дыета заснавана на дзесяці сератаніну — гармоні задавальнення, які выпрацоўваецца з трыптафану.

Аўтар гэтай сістэмы харчавання — дыетолог з Ізраіля Волга Рац-Кеснер — называе сваю дыету «першы сапраўдны прыватны».

Трыптафан утрымліваецца не толькі ў хлебе. Вось колькасць трыптафану на 100 г прадукту/мг.

Бабовыя: гарох, фасолья — 260 мг, соя — 714 мг, сачавіца — 284 мг.

Збожжавыя, бульба: грэчка — 180 мг, макароны — 130 мг, пшанічная мукка — 120 мг, аўсянка — 160 мг.

Малочныя прадукты: маляко, кефір — 40–50 мг, сыр галандскі — 790 мг, сыр плаўлены — 500 мг.

Мяса (поснае): ялавічына, індэчка — 200 мг.

Агародніна, садавіна, грыбы: белаканная капуста, морква, буракі — 10 мг, яблыкі — 3 мг.

Ійкі: 200 мг на 100 г (паўграма — два сярэднія яйкі).

Усё гэта працягвае дыету, да астатніх жа першапачаткова вага стабільна вяртаецца праз два гады.

Ірына ПЯТРОВІЧ.

Ірына ПЯТРОВІЧ.